

ЗОК-1
1844


05
22.2.67



роботніца
і сялянка

12 1973

+ прил.



ШЫРОКА, З ХВАЛЯВАННЕМ

С - Ніз_ка ў по_яс схіля_ец_ца
 жы_та, Сі_нім мо_рам ві_та_юць іль_
 ны. Бе_ла_рус_кі на_род пра_ца_
 ві_ты, Тва_е_ поспехі све_ту від_
 ны. Прывеў:
 Ой, ста_рон_ка ма_я, ты ляс_
 на_я, бе_ла_рус_ка_я на_ша зям_
 ля! Та_бе сён_ня паклон па_сы_
 ла_е ўсіх на_ро_даў са_вец_кіх сям'я.

ОЙ, СТАРОНКА МАЯ ТЫ ЛЯСНАЯ!

Песня для жаночага хору з баянам

Слова А. АСТРЭЙКІ

1. Нізка ў пояс схіляецца жыта,
 Сінім морам вітаюць ільны
 Беларускі народ працевіты,
 Твае поспехі свету відны.

Музыка Я. ЦІХАНОВІЧА

Прывеў: Ой, старонка мая ты лясная,
 Беларуская наша зямля!
 Табе сёння паклон пасылае
 Усіх народаў савецкіх сям'я.

2. Вее вечер над краем крылаты,
 І гараша непагасна агні.
 Тут змагаліся мужна салдаты
 За Радзіму ў суровыя дні.

Прывеў: Ой, старонка мая ты лясная,
 Партизанская наша зямля.
 Табе к росквіту шлях асвятляюць
 Непагасныя зоры Крамля.

3. Звоняць срэбнымі хвалямі рэкі,
 Песні-казкі складаюць бары.
 Ты шчасліва стала навекі
 У праменнях вясенний зары.

Прывеў: Ой, старонка мая ты лясная,
 Беларуская наша зямля!
 Табе сёння паклон пасылае
 Усіх народаў савецкіх сям'я.

Пролетары ўсіх краін, ўядайцеся!

**работніца
і сялянка**

№ 12 СНЕЖАНЬ
1973

штотомесчны грамадска-палітычны
і літаратурна-мастацкі часопіс

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 Г.

Выдавецства ЦК КП Беларусі

© «Работніца і сялянка»,
1973 г.

З ОКТ
1844

Па стыпенды ЮНЕСКО ў студзені Святлана
Данілюк накіравалася ў Італію.

НЯХАЙ ЗБУДЗЕЦЦА ЛЕПШАЕ

Як толькі мама з Андрэйкам заходзіць у магазін, дзе ўпрыгожана ёлка і цёця ва ўбранні Снягурачкі прадае цацкі, сын зноў пытаецца:

— А калі ўжо Дзед Мароз прыйдзе?

— Хутка, маленькі,— смяеща прадаўшчыца і тлумачыць:— Вось збярэ ўсе падарункі, што падрыхтавалі да рослыя Новаму году, і заступіць на сваю вахту.

Так, усё менш дзён застаецца да новай сустрэчы з Дзедам Марозам. Здаецца, ці даўно махалі ўслед таму, адыходзячаму, з якім быў звязаны паўекавы юбілей не-парушнага Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. А час ужо адлічваў новы, якому з лёгкіх слоў Леаніда Ільіча Брэжнева далі імя рашаючага года дзевятаі пяцігодкі. І вось зноў дзеци чакаюць Дзеда Мароза з падарункамі, а мы нават крышку шкадуем, што не паспелі азірнуцца, як і з гэтym, рашаючым, развітвачца трэба.

Але як бы імкліва ні ляцеў час, мы паспяваем за ім, бо ведаем цану не толькі гадам, а нават дням і гадзінам. Но таму і няма калі нам азірнуцца назад. Гляньце, аб чым пішуць у гэтых снежанскіх дні літаральна ўсе газеты. З нумара ў нумар — рапарты аб усё новых і новых працоўных перамогах, аб датэрміновым завяршэнні гадавых планаў, ажыццяўленні тэхнічных заданняў.

Вось і выходзіць: як бы імкліва ні ляцеў час, як бы шпарка ні міналі гады, мы іх апярэджаём. І не таму, што спяшаемся жыць. А таму, што інакш не ўмеем. Бо жыць імкнемся ярка, значна, змястоўна. А гэта выміраеца не тым, што ты возьмеш ад жыцця, а тым, што пакінеш людзям пасля сябе і ў гэтym, і ў будучым, і ў наступных гадах.

Каб можна было пералічыць ўсё, што зрабіла для людзей сёлета кожная з нас! Але ці пад сілу гэта нават электронна-вылічальным машынам? Хаця яны ўжо, мусіць, падлічваюць звышпланавыя аўтамабілі, тракторы, матацыклы, станкі, тэлевізоры, халадзільнікі, бясконцыя метры разнастайных тканін, тоны хлеба і бульбы, цэнтнёры мяса і малака...

Мы ж тым часам давайце перагорнем старонкі часопіса і па асобных рысачках прасочым, як з месяца ў месец жылі, чаму радаваліся, чым захапляліся ўсяго толькі некалькі нашых сучасніц. Вы ўбачыце, што мы не шукалі незвычайных герайн з яркімі біяграфіямі. Але калі сабраць штрыхі і рысачкі іх духоўнага абліча, можна разгледзець тое, чаго няма на перфакартах ні адной электронна-вылічальнай машыні. Хараство душы, няўрымлівасць харектару, непахінасць волі ў дасягненні мэты... Ды што я кажу — пачытайце самі.

А як запалім агні на сваіх навагодніх ёлках, давайце спытаємся кожная ў сябе: што пакінула я людзям у стarym годзе, што вазьму на ўспамін аб ім, што здзейсню ў наступающим? Так, у наступающим...

Вельмі не прости ён будзе — перадапошні год пяцігодкі. Да фінішу застаецца ўсё менш часу. А спрай яшчэ так шмат! Трэба ўсё паспесь зрабіць. Ды і як найлепей! Значыць, ні на хвіліну не запавольваючы хады, з першых дзён 1974-га крохыць і крохыць ўсё шпарчэй і шпарчэй.

У гэтым творчым імкненні «Работніца і сялянка» будзе разам з вами, дарагія нашы чытальщиці. Бо і для яе наступае таксама год незвычайны. Праз якіх адзінаццаць месяцаў часопіс адзначыць свой паўекавы юбілей. І адзначыць перш за ўсё, вядома, працай, усладженнем жанчыны-стваральніцы.

Але гэта потым. А пакуль што ад старога календара адлятаюць апошнія лісткі. За акном мітусяцца сняжынкі. Андрэйка кожную раніцу падбягае да балкона, дзе ўжо стаіць ёлка, зацярушаная снегам, і ўсё пытаецца, ці не пара на яе вешаць цацкі.

Мусіць, гэтак жа чакаюць свайго Дзеда Мароза з традыцыйнымі падарункамі ўсё дзеци на зямлі. І мы ад усё душы радуемся, што в'етнамскія, напрыклад, будуць стручачы яго сёлета пад мірным небам. Але сэрца сціскаеца ад болю, што радасць чылійскіх азмрочыла чорная рэакцыя...

Вось чаму, як ні многа зроблена сёлета для ўмацавання міру на ўсім свеце, яшчэ большая надзея мы ўскладаем на наступаючы год.

Няхай жа збудзецца ў ім ўсё самае лепшае на зямлі!

А. ЗАХАРЭНКА

05 / 222679
Слова публіцыста



Святлана Данілюк.

,ВЫ ПРОСТА ЦУД, СВЯТЛАНА!“

Мэастра Карозі, выкладчыца вакалу Міланскага тэатра Ла Скала, праслушоўвала новага стажора. Святлана спявала звычайныя практикаванні, якімі пачынаўся калісьці яе кожны ўрок у кансерваторыі.

— Вы ў каго вучыліся? — спыталася мэастра Карозі, калі Святлана замоўкла.

— У Зоі Міхайлаўны Гайдай.
— Харошая школа, правільна.

Пачуццё ўдзячнасці да любімай настаўніцы Кіеўскай кансерваторыі ўспыхнула з новай сілай, толькі прыбавіўся да яго яшчэ і гонар за нашу рускую вакальну школу.

Святлана Данілюк зноў адчула сябе студэнткай, хаця заняткі ў Ла Скала намнога адрозніваліся ад заняткай у кансерваторыі ды і сама яна была зусім не падобная на ту юную настаянніцу, якая, не ведаючы ні нот, ні законаў музыкі, толькі з адным неадольным жаданнем навучыцца співаць, нясмела пераступіла парог кансерваторыі.


Дзе ёй было ведаць тыя ноты! Маці яе — простая работніца гумавага завода ў Кіеве. Бацька — слесар, загінуў у сорак першым. Святлана яго і не

помніла нават. Маці адна гадавала і яе і брата. Тут было не да спеваў.

А маленькая Святланка любіла песні, любіла слухаць радиё, асабліва, калі спявала Зара Далуханава... І марыла навучыцца так співаць...

«Каб стаць харошым спеваком, трэба мец ясную галаву, гарачае сэрца і голас», — народная артыстка СССР Зоя Міхайлаўна Гайдай голас ставіла толькі на трэцяе месца. Усе гэтыя якасці ёсць у Святланы. І таму такі добры контакт устанавіўся паміж настаўніцай і яе любімай вучаніцай. Святлана выконвала ўсе парады Зоі Міхайлаўны. Працавала над голасам. Ен павінен ліцца лёгка, прыгожа, прыносіць асалоду слухачу. Спявала ў хоры кансерваторыі, каб навучыцца не выдзяляць свой голас, трывмаць рытм, умець слухацца дырыжора.

Яе дыпломнай работай — партыя Любашы ў оперы Рымскага-Корсакава «Царская нявесть». На выпускным спектаклі опернай студыі прысутнічаў дырыжор з Пермскага тэатра і запрасіў Святлану Данілюк прыехаць на працу ў Перм.



У Москве ў кастрычніку, як вы памятаеце, праходзіў Су-
светны кангрэс міралюбівых
сял. Гэта, бадай, адна з важней-
шых падзеяў гэтага года. У цэнтры
было выступленне на ім Гене-
ральнага сакратара ЦК КПСС
Леаніда Ільіча Брэжнева.

З вялікай зацікаўленасцю
яны абмеркавалі актуаль-
ныя пытанні сучаснасці—бяс-
пека і супрацоўніцтва ў Еў-
ропе, мір і бяспека ў Азіі,
праблемы Бліжняга Усходу і
Чылі, супрацоўніцтва ў
галіне захавання навакольнага
асяроддзя, у галіне адукацыі і
культуры.

Барацьбітой за мір хвалявалі
сацыяльныя права чалавека ва-
ўсіх краінах і кантынентах.

На здымку: лётчык-касманаўт
В. Нікалаева-Церашкова і дэле-
гат з Чэхаславакіі Г. Фучыкава
сярод дэлегатаў Вялікабрытана-
ніі.

Фота В. Масцюкова.
Фотахроніка ТАСС.



Там яна спявала Любашу і
рыхтавала новыя цікавыя ролі.
Сярод іх — іскрамётная Кар-
мэн з оперы Бізэ. Усё, што
магла, Святлана прачытала пра-
творчасць кампазітара, пазнаё-
мілася з гісторыяй стварэння
оперы, перачытала не адзін
раз навеселу Мерыме, амаль усе
рэцэнзіі на пастаноўку оперы.
Яна не ведала стомы, працава-
ла з канцэртмайстрам, потым з
аркестрам. Здзяйсняла сваю
мару...

У 1965 годзе Святлана Данілюк стала лаўрэатам Усесаюз-
нага конкурсу імя Глінкі. Яе запрасілі ў Мінск, у Беларускі
дзяржаўны Вялікі тэатр оперы і
балета праспіваць партыю
Кармэн.

Салістка пермскай оперы ме-
ла ў нас вялікі поспех. Праз
год яна стала дыпламантам
Міжнароднага конкурсу імя
П. I. Чайкоўскага ў Москве, і
яе запрасілі на работу ў Мінск.

Беларусь-партызанка. Непа-
кораны ворагу край. Смелы,

Святлана Данілюк у ролі
Амнерыс з оперы Вердзі
«Аіда».

прыгожы народ, яго подзвіг у
гады Вялікай Айчыннай вайны
залатымі літарамі ўпісаны ў
кнігу мужнасці краіны.

І першую партыю, якую
Святлана Данілюк стала рых-
таваць у нашым беларускім
тэатры, была партыя Алесі ў
оперы Цікоцкага «Алеся».

Як Святлана хвалявалася!
Стварыць вобраз мужнай дач-
кі мужнага народа! Яна разу-
мела адказнасць гэтай работы.
Партыю Алесі спявала калісці
народная артыстка СССР Лары-
са Пампееўна Александроўская.
Трэба было па-свойму рас-
крыць гэты вобраз.

Святлана хадзіла ў музей гі-
сторыі Вялікай Айчыннай вай-
ны. Падоўгу прастойвала перад
яго стэндамі, углядаючыся ў
твары людзей, якія жылі ў тыя
часы і не скарыліся ворагу...

Алеся ў выкананні Святланы
Данілюк простая беларуская
дзяўчына і ў той жа час — гер-
айнія, якая не шкадуе жыцця дзе-
ля выратавання сваёй бацькаў-
шчыны. І гэты вобраз удаўся
Святлане, яна зрабіла яго
блізкім сучаснаму гледачу.

Яна многа працавала, спела
на сцэне тэатра цэлую галерэю
цикавых разнастайных, запамі-
нальных партый: Маша ў оперы
Малчанава «Брэсцкая крэ-
пасць», Вераніка ў оперы Се-
міянкі «Зорка Венера»...

І вось цяпер беларускі народ
паслаў любімую артыстку, на-
родную артыстку Беларусі
Святлану Піліпаўну Данілюк на
стажыроўку ў Італію, у праслаў-
лены на ўесь свет тэатр Ла
Скала.

Раніцай яна спяшалася ў тэ-
атр. Па вуліцах Мілана гуляў
халодны вецер, зрывалі з дрэў
пажаўцеляя лісты, кружыў іх у
паветры, а потым гнаў па шэ-
рым, мокрым ад дажджу ас-

фальце. Быццам не студзень
быў за акном, незвычайны для
яе студзень сустрэчы з Італіяй,
а наш, беларускі, кастрычнік.

«Максімка, мусіць, на санках
зараз катаецца», — думала яна,
падымаючы каўнер паліто.
І ўяўляла свайго бляявага сва-
вольніка Максімку ў белым фу-
тэрцы на белым, белым снезе...
І Мінск, горад, які палюбіла яна
ўсім сэрцам, здаваўся ёй такім
далёкім і такім родным.

Не больш як дзве гадзіны ў
дзень займалася яна вакалам.
Голос ліўся свабодна, нішто яму
не перашкаджала, спявалася
лёгка, і мэстстра Карозі ўхвали-
ла ківала галавой.

— У вас класічнае мецца-са-
прана, — гаварыла яна зусім так,
як гаварыла калісці Зоя Міхай-
лаўна Гайдай.

З мэстстра Пастарына рыхта-
вала новы рэпертуар.

Партыю Сантуці з оперы Ма-
скані «Сельскі гонар» звычайна
спяваюць сапрана. Але дыяпа-
зон голасу Святланы такі вялі-
кі, што мэстстра прапанаваў ёй
развучыць гэту партыю. Яна вы-
вучыла яе, прывезла ў Мінск і
хоча праспіваць у нашым тэ-
атры.

У Ла Скала яна напалову
здзейніла сваю мару — разву-
чила партыю Разіны з оперы
Расіні «Севільскі цырульнік».
Засталася здзейніца і другую
палову мары — праспіваць партыю ў оперы.

Яна любіць палкую, страсную
дачку свабоды Кармэн, любіць
Алесю з оперы Цікоцкага,
Марфу ў оперы Мусаргскага

«Хаваншчына» — пад адзеннем
манашкі адчула любячае сэрца
цудоўнай рускай жанчыны.
Спявала партыю Амнерыс у
оперы Вердзі «Аіда». Ні ўлада,
ні багацце, ні пакланенне не
могуць даць шчасце Амнерыс.

«О богі,— моліць яна,— злітуй-
цеся над маім каханнем!»

Усе гэтыя герайні — натуры
моцныя, страсныя, трагічныя.
А Святлане Данілюк усё хаце-
лася стварыць на сцэне вобраз
жанчыны жыццярадаснай, тро-
хі легкадумнай. І яна марыла
пра Разіну.

У нас у краіне гэту партыю
спяваюць звычайна каларатур-
ныя сапраны, хаця напісана яна
была для мецца-сапрана, але
для вельмі тэхнічна рухавага
мецца, якое сустракаецца рэд-
ка. А ў Святланы Данілюк меч-
навіта такі голас.

Вечарамі Святлана старалася
быць у оперы, слухала самых
вядомых спевакоў свету, якія
па контракту прыезджалі ў Іта-
лію. Праслаўленая міланская
опера працуе зусім не так, як
мы прывыклі, па іншаму прын-
цыпу. Рэпеціруеца, напры-
клад, новая опера — і свае ак-
цёры тэатра, італьянцы, раз-
вучваюць толькі другія і трэ-
ція партыі. На першыя запра-
шаюцца славутасці. На праця-
гу месяца опера ідзе сама
больш восем — дзесяць разоў
запар, і ўсё. Потым ставяць но-
вую. За паўгода, што Святлана
была ў Мілане, толькі двое спе-
вакоў, якіх ёй удалося пачуць,
зрабілі на яе вялікае ўражан-
не: гэта балгарын Mirola Гяу-
раў у партыі Барыса з оперы
Мусаргскага «Барыс Гадуноў» і
мексіканскія актрысы Джыльда
Круцрома ў партыі Амнерыс з
оперы Вердзі «Аіда». І яшчэ
запомніўся скрыпічны канцэрт
амерыканца Ісаака Стэрна.

У Вероне яе запрасілі ўдзель-
нічаць у канцэрце, які давалі
італьянскія спевакі. Яна праспі-
вала аррюо Разіны, песні рус-
кіх і беларускіх кампазітараў.
Канцэрт меў вялікі поспех.
Пра яго цёпла пісала італьян-



ская прэса. А праз некаторы час зноў запрасілі Святлану Данілюк прыняць удзел у канцэрце для італьянскага глядача. Яна спявала Мусаргскага, ары з «Хаваншчыны» — дарэчы, італьянцы вельмі любяць вялікага рускага кампазітара Мусаргскага, спявала Сантуцу, а ўкраінскага «Гапака» мусіла паўтараць на «біс».

Стажыроўка ў Італіі яшчэ лепш адшліфавала голас Святланы Данілюк. Як каштоўны камень патрабуе грані, так голас патрабуе шліфоўкі. А гэта — праца, кожны дзень, нягледзячы на славу, на поспех, на вядомасць, на прызнанне.

Пасля вяртання з Італіі Святлана яшчэ не ўвайшла ў оперны рэпертуар тэатра. Дакладна не ведае, што будзе спявача: партюю Марыны Мнішак у операх Мусаргскага «Барыс Гадуноў» або партюю Эбалі ў операх Вердзі «Дон Карлас», якую збіраецца ставіць наш оперны тэатр.

Але яна кожны дзень прыходзіць да свайго канцэртмайстра Тамары Вартанаўны Міянсаравай. Яны працуюць. Рыхтуюць канцэртныя праграмы, з якімі ездзяць па Беларусі, па краіне і за мяжу. Цудоўны дуэт двух вялікіх майстроў.

— З Тамарай Вартанаўнай у нас не толькі творчы, у нас чалавечы дуэт, сугучнасць індывідуальнасцей. Я не гавару пра высокі яе прафесіяналізм. Калі я выходжу з ёй на эстраду, яна — маё трэцяе плячо. Мы не проста разам выступаем, мы як адно цэлае. Такое ўзаемаразуменне рэдка бывае.— Гэта слова Святланы Піліпаўны.

— Уесь час знаходзіцца ў пошуку, вывучае і твор і харктор твору. У яе светлая галаўа і — што ў спевакоў бывае рэдка — выдатныя драматычныя даныя. Вельмі цікавы партнёр для работы! — Так гаворыць Тамара Вартанаўна.

У пакоі, дзе яны працуюць, нічога лішняга: стаіць канцэртныя рабяль, невялікі пісьмовы стол з фатографіяй сына Тамары Вартанаўны, вядомага піяніста Эдуарда Міянсарава, тэлевізар, тахта. Дзвёры ў пярэдні пакой шырока расчынены. Бо калі Святлана заспявает, задржана шыбы ў вокнах, і захістаетца пад столлю люстра. Незвычайнай сілы і прыгажосці голас! Яго можна слухаць бясконца. Ен бярэ цябе ў палон і не адпускае. И забываешся, што ёсць нейкія слова ў тым, што яна спявает. Ёсць толькі голас. Чароўны голас. Магутны голас. И ты робішся паклоннікам яго.

І можна зразумець пачуцці Леаніда Уцёсава, які летасць, паслухаўшы ў Цэнтральным Доме работнікаў мастацтваў у Маскве Святлану Данілюк, прыйшоў да яе за кулісы, каб сказаць ёй:

— Вы проста цуд, Святлана!

Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ.

Пачынаўся год асваеннем трох новых прэпаратаў.

НА ЗДАРОЎЕ ЛЮДЗЯМ

Дазвольце прадставіць: знатная апаратчица Барысаўскага хіміка-фармацэўтычнага завода Яўгенія Пятроўна Русінава. Прыйшла сюды гадоў шэсць назад — як толькі адкрыўся ампульны цэх.

Яўгенія Пятроўна мые ампулы. Але калі не ведаеце; як гэта робіцца, не кажыце, што ўсё проста. Хаця, калі глядзіш, як працуе гэта жанчына, дык, здаецца, нічога складанага і няма. Загрузіць ампулы ў касету, пакладзе ў машыну, уключыць ток. Пачнёте трох хлапкі, нібы выстралы, — і ампулы стэрильна чыстыя. Дыстыляваная вада ўрывается ў кожную праз найтанчэйшы капіляр з дапамогай вакуума і сціснутага паветра. И вось так за змену Яўгенія Пятроўна паспявае падрыхтаваць для запаўнення лякарствамі 150—160 тысяч маленьких ампул.

Яе маци, Ядвіга Сцяпананаўна Філіповіч, рэжа ампульныя загатоўкі перад тым, як яны паступаюць да Жэні. I, вядома ж, вельмі ганарыцца сваёй дачкой.

Ды хто ёю не ганарыцца! Вунь як была на ХХIV з'ездзе роднай партыі, столькі гаворкі было пра яе. I зараз яна то вырашае нейкія справы на пленуме аблкома партыі, то выступае на пленуме гарадскога камітэта. Вось і перад тым, як мы з ёю сустрэліся, яна, кажуць, з трывабуны пленума рассказала пра справы свайго завода. Пра што канкрэтна?

— Ды рассказываць ёсць пра што,— шчыра ўсміхаецца Яўгенія Пятроўна.— Можна гаворыць і пра спаборніцтва, і пра месца актыўіста на прадпрыемстве, і пра тое, напрыклад, што па ўзору прадукцыйнасці працы, выпуску прадукцыі і яе рэалізацыі наш калектыў намнога раней тэрміну выйшаў на ўзровень чацвёртага года пяцігодкі.

Яўгенія Пятроўна гаворыць пра ўсё так, нібы гэта самае важнае ў яе жыцці.

— Ведаеце, як гэта здорава, што жанчыны — а іх на вытворчасці абсалютная большасць — вызываюцца ад ручной працы. Вось у нашым цэху ўкаранілі сёлета паўтамат для механічнай рэзкі ампул, і — калі ласка, восем работніц замест пятнаццаці спраўляюцца з той жа справай. А адлік гатовых упаковак? Больш як 20 тысяч штук работніца павінна была адлічыць за змену. А цяпер, калі і на гэтай аперацыі паставілі аўтамат, прадукцыйнасць павысілася ў пяць-шэсць разоў.

І колькі такіх навін укаранілі тут сёлета. Механізавалі ўпакоўку таблетак у кардонныя каробкі. Метад глыбокага друкавання пры маркіроўцы сэнканоміў каля ста тон дэфіцитнай мелаванай паперы. Для ўпакоўкі святоадчувальных прэпаратаў скрысталі паперу, з якой робяцца малочныя пакеты,— працэс паскорыўся ў 14 разоў, каля трыццаці работніц вызвалілі ад ручной працы. Пусцілі механізаваную паточную лінію і на расфасоўцы вадкіх прэпаратаў...

Сапраўды, рассказываць ёсць пра што. Трэці, рашаючы для Яўгеніі Пятроўны Русінавай і яе сябровак быў шчодры на радасці. У першым і другім кварталах калектыў ампульнага цэха атрымаў першынство ў сацыялістычным спаборніцтве.

— У трэцім квартале першынство давялося, праўда, уступіць, а ў чацвёртым паглядзім — ён яшчэ не скончыўся,— смеецца ўдарніца камуністычнай працы Яўгенія Русінава.— Асабіста я гадавое заданне выканала за дзевяць месяцаў. Такі ж вынік і яшчэ ў трыццаці дзвюх работніц. И вось вам яшчэ адна навіна: у лістападе

дзе калектыў завода па ўсіх тэхніка-эканамічных паказчыках завяршыў план трэцяга, ращаючага года.

А пачынаўся ён, між іншым, і з асваення трох новых медыцынскіх прэпаратаў. Пакуль чалавек здаровы, ён і не дбае пра лекі. Але ж калі занядужаеш, не раз успомніш добрым словам тых, хто іх прыдумаў і зрабіў.

Сёлета на Барысаўскім хіміка-фармацэўтычным асвоілі выдатны дэзінфікучы сродак — ёданат. Пры мінімальнай канцэнтрацыі ёду ён аказвае такое ж дзеянне, як звычайная настойка. Барысаўскія фармацэўты першыя і пакуль адзінны ў краіне пачалі вырабляць гэты сродак. I фурадалін раней завозілі з-за граніцы, а сёлета яго асвоілі і гатуюць тут, на гэтым жа заводзе. Нідзе, апрача Барысава, пакуль што не выпускаюць 2,9-працэнтны раствор цырату натрыю. Гэта навінка асабліва шырокі ўжытак знайшла ў жывёлагадоўлі.

Мы размаўляем у цэху. Яўгенія Пятроўна ўвесі час падыходзіць да мыечных апаратуў, адкрывае празрысты кайпак, мяняе касеты з ампуламі і прадаўжае гаварыцца. I цяпер ужо я чую голас Яўгеніі Русінавай — намесніка сакратара цэхавай партыйнай групы:

— Трэба працаўаць так, каб з цябе бралі прыклад і ў працы і ў жыцці. Не ўсе могуць рабіць аднолькава добра. Некаторым трэба дапамагаць і парадай і справай, вучыць, падцягваць. А бывае ж і так: чалавек працуе добра, але змену скончыў — і забыўся пра завод, пра таварышаў. Вось і даводзіцца выхоўваць у кожным чалавеку пачуццё адказнасці адзін за аднаго. Пачуццё, якім надзелены ў нас і праглядчыца ампул Галія Свірыдзенка, і ўпакоўчыца ампул Каця Крулева, і майстар Мая Гітліна, і многія іншыя.

Спаўна надзелена гэтым пачуццём і сама Яўгенія Пятроўна Русінава. Маці дваіх дзяцей. Ударніца камуністычнай працы. Актыўістка. Да ўсяго ёй ёсць справа. I любая справа спрынца ў яе руках.

М. УЛАДЗІМІРАЎ

Яны працуюць побач, дачка і маці: апаратчица Яўгенія Русінава і рэзчыца Ядвіга Філіповіч.

Фота У. Вяхоткі.



Сёлетні памятны сакавіком — у нас з'явілася Анечка.



Гэта шчасце вялікае—дзеци!
Фота У. Вяжоткі.

НА парозе новых чаканняў мы заўсёды прыпамінаем, чым жа быў адметны год мінулы. І на нябачных лічыльніках адкладваюцца поспехі буйныя і не зусім прыкметныя, здабыткі ў маштабах краіны і падзеі сямейнага парадку.

Для сям'і Асютай з вучэбнай гаспадаркі імя Фрунзе, што пад Мінском, гэты год памятны нараджэннем дзевяятага дзіцяці — дзяўчынкі Анечкі.

Калі мы прыехалі да іх, расчырванелая ля пліты гаспадыня пякла бліны, чацвертакласніца Оля забаўляла маленъку Анечку, па хадзе гаспадарліва тупаў чатырохгадовы мужычок-з-пазногцік Сяргейка.

Валянціна Дэмітрыеўна спачатку крыху бян-тэжыцца, а пасля гутарку падтрымлівае ахвотна.

— Кажаце, молада выглядаю? Не верыцца, што і дарослыя дзіцяці маю? Што вы, мне ўжо сорак трэы споўнілася. Вось паглядзіце на майго Уладзіміра Антонавіча. Ён крыху старэйшы за мяне, летася залаты юбілей яму спраўлялі, а на выгляд нізавошта столькі не дасце. Канешне, дзіцяці гадаваць — гэта не ў гулі гуляць, але ж хіба з дзіцьмі адны толькі клопаты? Гэта ж і радасці вунь колькі!

— Яно так,—вядзе далей гаворку гаспадыня,—такія сем'і, як наша, рэдкасць цяпер. Для сябе, відаць, людзям больш пажыць хоцацца, бо зусім не з-за матэрыяльных цяжкасцей не жадае моладзь шмат дзіцяці мець. Вазьміце нас. Сямейны бюджет у санітаркі і рабочага-будаўніка не такі вялікі. Прауда, цяпер пайшлі працаўваць старэйшыя сын і дачка. Віктар — шафёр, Люда — афіцыянтка. Люда яшчэ вучыцца ў адзіннадцатым класе вячэрнія школы. Але ведаю,

што абавязкова закончыць: яна ў мяне дзяўчына настойлівая. Ды і трэці мой, Юра, таксама вырашыў заканчваць вячэрнюю школу.

Лішняга ў доме не маем, але ёсць неабходнае, усё як у людзей. Бачыце, вось, пяку бліны, а на стале транзістар песні мне спявает. І прыёмнік, і тэлевізор ёсць. А калі каму што купіць трэба — абмяркоўваем разам з дзецьмі, каб не было пасля наракання: чаму не мне, а мне калі? Што датычыць харчавання, дык нам, чым купляць, выгадней самім квасіць капусту, саліць агуркі. Добрая падмога і бульба. Кожны год яе трывалаць сотак садзім.

З чым у мяне клопатаў няма — з дзіцячымі хваробамі. Волька толькі летася крыху занядужала, а так — і ўспаміну аб гэтых у хадзе няма. Ніколі дзіцяці не хутаю, цяплом не пешчу, змалку не прывучаны.

Валянціна Дэмітрыеўна размаўляе, а сама тым часам паспявае добры дзесятак дробных хатніх спраў рабіць: і бліны пячэ, і стол прыбірае, і посуд спалоскае, і дзіцяці корміць, і іхнюю вопратку парадкуе.

— Вядома, дзевяць дзіцяці — не жартачкі. Адна я з такім гуртам не справілася б. Але ж усё робім разам. Мы работу ніколі не дзялім на хлапечую і дзяўчочую. Вунь Валодзя — ён табе і вады прынясе, і бліной напячэ. Ды кожны з іх можа і падлогу, і посуд памыць, і за меншымі прыгледзець. Усё ў нас пароўнү: і клопаты, і радасці. От Раечка прынесла сёння пяцёрку па арыфметыцы — ці ж не радасць усім?

Што ні кажыце — неўзаметку растуць дзеци. Віктар і Люда мае, лічыце, на самастойную ўжодарогу пайшлі, ды і Юра таксама. Пра Валодзю, Iру, Олю і Раю палавіну клопатаў школа ўзяла, дома толькі Сяргей ды Анечка. Але ж пра кожнага матчын клопат ёсць: пра аднага такі, пра другога — іншы.

І кожны дзень, кожны год — нейкая радасць, нейкая падзея, нейкая надзея. 1966 год запомніўся таму, што мне ўручылі тады медаль «Мацярынская слава». Сёлетні памятны сакавіком, калі ў нас з'явілася Анечка. Прыемнай навіны чакаем і ў наступным годзе — павінны справіць наваселле.

Надалей? Надалей таксама ўсё звязана з дзецьмі. Канкрэтных планаў, кім яны будуць, не маем. Галоўнае — каб добрымі людзьмі выраслі: працавітымі, чулымі, шчырымі. Мне здаецца, што найбольшае шчасце для бацькоў — бачыць, што тваё дзіця людзі паважаюць.

А наконт таго, што шмат дзіцяці — шмат клопатаў... Есць жа яшчэ адна прымаўка: дзіця — радасць у сям'і. А калі дзіцяці шмат? Паверце мне, шмат дзіцяці — гэта хутчэй радасць, чым клопат. Бо клопаты неяк праходзяць, забываюцца, а радасці помніцаца заўжды. Самая бліжэйшая радасць, якую мы чакаем, — навагодняя ёлка. Якраз збяромся ўсёй сям'ёй, бацька паставіць ёлку, а дзеци будуць цацкамі яе ўпрыгожваць. Нават калі б толькі сваёй сям'ёй святкавалі, і то вунь якая кампанія была б. А так да сыноў і дачок яшчэ сябры прыйдуць. Уяўляеце, як у нас будзе весела?

Т. МУХА

МАЁ, так сказаць, візуальнае знаёмства з Лідзіяй Аляксандраўнай Бесяловай адбылося ў пачатку года. Я быў тэлегледачом, яна — дзеючай асобай тэлеперадачы, прысвечанай лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне навукі і тэхнікі за 1972 год.

І вось яна сядзіць перада мной у адным з пакояў Інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Мінскага трактарнага: маладжавая сухарлявая жанчына з тонкім, крыху стомленым тварам (мы сустрэліся ў канцы працоўнага дня), глядзіць у очы, нібы паціху вывучаючы свайго субяседніка. Размаўляць з Лідзіяй Аляксандраўнай лёгка, яна адразу реагуе на кожнае пытанне, адказвае грунтоўна, стараючыся, каб яе зразумелі, бо матэріі, якімі займаецца гэта жанчына, — ой якія не простицы.

Помніца, я сказаў, што заўсёды з нейкім наўным захапленнем гляджу на людзей, якія ладзяць з матэматыкай. Лідзія Аляксандраўна засміялася, і твар яе раптам набыў рысы зусім дзяўчоў. Падумалася: вось такой, мабыць, была яна, дзяўчына з падмаскоўнага горада Віцебска, калі ў сорак сёмым падалася ў Маскоўскі авіяцыйны інстытут. Пасля яго заканчэння Лідзія Аляксандраўна, тады яна была праста Ліда, Лідачка, трапіла па размеркаванні на Мінскі трактарны. Я спачатку не зразумеў, чаму пасля авіяцыйнага — і раптам на трактарны. Аказалася, што яшчэ на трэцім курсе свайго інжынерна-эканамічнага факультэта яна запісалася ў толькі што створаную группу па механизаваному ўліку працы. Не было яшчэ тады ў паміне ЭВМ, ды і наогул гэта была толькі першая разведка ў галіне аўтаматызаціі сістэмы кіравання вытворчасцю, дзе вось ужо больш за дваццаць гадоў працуе Лідзія Аляксандраўна.

А сёня яна прызнаны аўтарытэт, выступае з дакладамі на рэспубліканскіх і ўсесаузных канферэнцыях і сімпозіумах, з'яўляеца саўтаратам кнігі «Эканоміка дапаможнай вытворчасці на машынабудаўнічых прадпрыемствах». За ўкараненне аўтаматызаціі сістэмы кіравання вытворчасцю на Мінскім трактарным ёй і галоўнаму інжынеру завода Івану Іванавічу Дземчанку ў канцы красавіка 1973 года былі ўручаны медалі лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне навукі і тэхнікі за 1972 год.

Мусіць, тут будзе дарэчы расказаць у агульных рысах, што такое аўтаматызація

ДЗЕВЯТАЯ-ДАЧУШКА

ГАРМОНІЯ ЛІДЗІ ВЕСЯЛОВАЙ

сістэма кіравання вытворчасцю (АСКВ).

Ці ведаецце вы, як нараджаеца трактар? Многія ўяўляюць гэты працэс толькі па бачаных у кіно, паказаных па тэлебачанні эфектных карцінах—асветленая полымем фігура сталявара, засяроджаны твар зборшчыка, канвеер, з якога, здаецца, самі сабой з'язджаюць новенькая трактary. Гэта ўсё, вядома, вонкавы бок справы. Сучасны завод, сучасная вытворчасць—вельмі складаны арганізм. Прывяду такі прыклад. Вытворчы план завода ўмяшчаліца ў 10—12 радкоў—гэта колькасць трактараў па мадэлях і мадыфікацыях запасных частак, кааперыраваных паставак і камплектаці. Але гэты план трэба давесці да выкананіцца, распрацаваць і разлічыць падэтальныя наменклатурныя заданні кожнаму цеху, участку (а на заводе 42 цехі і 52 аддзелы і службы), указаць іх структуру, разлічыць па перыядах з улікам задзелаў незавершанай вытворчасці. Трактар, які складаецца больш чым з 7 тысяч дэталей і 1200 вузлоў, распісаць па вытворчых цехах згодна з тэхналагічным маршрутом.

І гэта толькі першы крок. Трэба арганізаваць аператуны кантроль за выкананнем плана па кожнаму цеху, участку і на аснове атрыманай інфармацыі вырашаць, што трэба змяніць, што адрегуляваць. А на заводе тысячи станкоў, вырабляюцца

сотні называў дэталей і вузлоў. Паспрабуй, палічы іх, правер, як працаўай кожны рабочы, колькі дэталей даў за змену той ці іншы станок. А забеспеччэнне і збыт? Мінскі трактарны мае 782 пастаўшчыкоў і больш як 20 тысяч спажыўцоў.

Здаецца, зусім нядаўна сотні людзей толькі і займаліся tym, што складалі зводкі, рапарты, накладныя. Мора паперы! І ў гэтым моры іншы раз даводзілася плаваць, як кажуць, без руля і ветразяў, бо лічба—гэта такая рэч, якую часам можна праста выдумаць. А калі іх дзесяткі тысяч, дык праверыць бывае і немагчыма.

Можна сабе ўяўіць, з якой палёгкай уздыхнулі кіраунікі літаральна ўсіх служб завода, калі была ўведзена першая чарга аўтаматизаванай сістэмы кіравання вытворчасцю. Ва ўсіх цехах, дзе яна ўкараненна, знікла патрэба ва ўчотчыках, скарацілася колькасць планавікоў. Не трэба складаць зводкі, рапарты, выпісваць накладныя. Больш гібкае стала кіраванне вытворчасцю.

Мне давялося пабачыць на свае вочы работу сістэмы ў цеху механічных ковачных прэсаў. На другім яго паверсе—вялікі пакой, заліты святлом люмінесцэнтных лямп. Апараты розных памераў і канфігурацый свецяцца зялёнымі агенчыкамі індикатораў, мякка пазвоноўваюць, шчоўкаюць. Гэта пункт збору

інфармацыі падсістэмы кіравання кавальскай вытворчасцю. Сюды паступае інфармацыя: колькі выраблена дэталей, ці прастойвала абсталіванне і колькі часу, хто віноўнік прастоі. Звесткі аўтаматычна фіксуюцца, пераводзяцца на перфастужку і, у сваю чаргу, перадаюцца на заводскі інфармацыйна-вылічальны цэнтр, дзе апрацоўваюцца на ЭВМ. Кожную раніцу, у 8.30, цэх атрымлівае з інфармацыйна-вылічальнага цэнтра шэсць таблаграм з поўным аналізам работы за мінулыя суткі.

— Нават не верыцца, што пяць-шэсць гадоў назад многім на заводзе здавалася, што АСКВ—фантазія, нікому не патрэбная,—усміхаецца Лідзія Аляксандраўна.— Маўляй, самае надзейнае—уласныя вочы ды галава, а каб кіраваць з дапамогай машыны...

— Было шмат канфліктай?—выказываю я здагадку.

У вачах Лідзіі Аляксандраўны прамільгнулі вясёлыя агенчыкі.

— Гладка бывае толькі на паперы. У жыцці ўсё больш складана. Мне здаецца, што галоўнае—гэта каб цябе зразумелі. Мы хадзілі па цехах, спрачаліся, растлумачвалі, пераконвалі і,—тут твар маёй субядніцы быццам пасвятлеў,—здаецца, зараз сустрэкаем поўнае ўзаемаразуменне.

Працоўны дзень Лідзіі Аляксандраўны, намесніка начальніка інфармацыйна-вылічальнага цэнтра, пачынаецца роўна ў 7.40 і распісаны па мінутах. Бываюць кароткія палосы адноснага зацішша, але ў асноўным тэмп работы імклівы і напружаны.

Скажам, на ўлік паступлення гатовай прадукцыі дaeца 10—15 мінут. За гэты час даныя трэба перавесці на перфастужку і падлічыць на ЭВМ. У 9 раніцы пачынаецца складанне таблаграмы з аператуныі інфармацыі для агульназаводскага кірауніцтва, дзе дaeца карціна работы прадпрыемства за мінулыя суткі. Я бачыў гэту таблаграму—сотні лічбаў.

Лідзія Аляксандраўна адказвае за ўсю «мазгавую» частку работы ІВЦ. Гэта тры электронна-вылічальныя машыны «Мінск-22», гэта дзесяткі праграмістаў, матэматыкаў, электроншчыкаў.

— Сёння лічбы, заўтра лічбы, паслязаўтра... Ці не сумнавата?

Лідзія Аляксандраўна пе-расмыкнула плячыма.

— Хто ад чаго сумуе,—суха адказала яна. Каб змянчыць гэту сухаватасць, з усмешкай дадала:—І ў лічбах ёсьць свая гармонія. Ды і работа ў нас творчая, кожны дзень узімае шмат новых проблем.

Пра кожную з іх яна можа гаварыць і гаварыць. Але гаманілі мы ў той дзень з Лідзіяй Аляксандраўной не толькі пра іх, а і пра Мінск, які стаў ёй родным горадам, і пра тое, што любіць яна купалаўскі тэатр. І ўсё ж часцей пераводзіла гаворку на свой трактары. Працуе тут і яе муж—інжынерам, кірауніком группы. І толькі час ад часу сціхала плынь расказа, — гэта калі скроўваў я гутарку на яе асабісту. Тут Лідзія Аляксандраўна адразу замыкалася і кідала каротка:

— Гэта не цікава.

Не ад яе, ад іншых даведаўся я выпадкова, што Лідзія Аляксандраўна вось ужо другі тэрмін запар з'яўляецца засядацелем народнага суда Заводскага раёна. Суддзя Барыс Іванавіч Невідовіч, пачуўши, кім я цікаўлюся, адразу ажывіўся:

— О, гэта адзін з лепшых засядацеляў, з кім даводзілася мне працаўаць. Прыроджаны юрист! Як хутка яна пранікае ў сутнасць справы, як разумее характары людзей! Нядаўна праходзіла ў нас па справе адна жанчына, адпетая галава. На судзе спачатку паводзіла сябе дээрка. Потым адно пытанне задала ёй Лідзія Аляксандраўна, другое, нагадала пра жаночую годнасць, пра кінутых дзяцей, ды не халоднымі, казённымі словамі, а з нейкім унутраным хваляваннем,—і, гляджу, перадалася гэтае хваляванне падсуднай, вочы яе наліліся слязамі. Па ўсім было відаць, што ў душы ідзе ўнутраная барацьба.

...Даўно закончыўся працоўны дзень Лідзіі Аляксандраўны, і я прашу прарабчэння, што затрымаў яе.

Мы развітваемся ля ўваходу ў машынную залу. Лідзія Аляксандраўне трэба яшчэ паглядзець, ці ўсё ў парадку на ЭВМ. Па твары бачу, што думкамі сваімі яна ўжо там. І міжволі ўспамінаю яе слоўы пра «гармонію». А хіба жыццё, у якое мне пашчасціла зазірнуць, не асацыяруецца з гэтым словам?

М. ЗАМСКИ

Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Лідзія Аляксандраўна Весялова.



ЯК СУСТРАКАЮЦЬ НОВЫ ГОД

НА ВОПРОСІ ІСПЛІ РІНОМІСІ

У немцаў ёсць своеасаблівы звычай: у навагоднюю ноч складаць прагноз надвор'я на ўесь год. На стале раскладаеца дванаццаць цыбулін. У кожнай адразаеца хвосцік, і на гэтым месцы робіцца паглыбленне, у якое засыпаецца соль. Як толькі гадзіннік б'е дванаццаць — прагноз гатовы. Цыбуліны, якія «з'елі» соль, азначаюць дажджлівія месяцы, а тыя, у якіх соль засталася,— сухія.

Не зусім звычайна сустракаюць Новы год некаторыя плямены Паўднёвой Амерыкі. Усё насельніцтва збіраеца ў паўкруг на палянцы. Цішыня. І раптам на сярэдзіну выбягае правадыр племя. Ён выконвае абрадавы танец, а затым кідае на зямлю спелы гарбуз. Гарбуз разбіваецца, і ўсё племя ўскаквае, радасна выкryваючы: «Новы год наступіў!»

У гарадах Італіі ў момант сустрэчы Новага года амаль не спаткаеш людзей на вуліцы, а тыя, якія з'яўляюцца, хутка ідуць, прыціскаючыся да сцен будынкаў. Гэтыя незвычайнія паводзіны тлумачацца тым, што італьянцы ў самую апошнюю хвіліну старога года маюць звычай выкідаць з вокнаў на вуліцу старую мэблю і наогул усё непатрэбнае.

У вінаробаў Францыі існуе такое павер'е: віно — істота адукоўленая. Таму, калі настое Новы год і ўсе людзі вітаюць адзін аднаго, салідныя вінаробы спускаюцца ў свае кладоўкі і тро разы стукаюць у кожную бочку, віншуючы віно са святам.

У Японіі 31 снежня на вуліцах асабліва людна, але першым выйсці гуляць, традыцыя прымушае расплаціцца з даўгамі. У неба ўзлятае вялікая колькасць папяровых змеяў розных колераў і памераў. Ля ўваходу ў кожны дом ставяць звязаныя разам сасну і бамбук — сімвал адданасці і даўгальца, а перад дзвярыма нацягваюць вяроўку, сплеценую з саломы, каб перагарарадзіць дарогу «нечистай сіле».

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА

СВЯТА МАСТАКОЎ

У мастакоў і ў яго аматараў—вялікае свята: у Мінску па вуліцы Казлова пачаў працаваць Палац мастацтваў, цудоўная трыбуна для шырокай размовы з гледачом.

Прыгожы будынак! Ён мае 2800 квадратных метраў выставачнай плошчы, канферэнцзалу на 320 месц з кінаўстаноўкай. На двары сядзіба будзе стаяць скульптуры, біць фантаны.

Да адкрыцця Палаца Саюз мастакоў разам з Міністэрствам культуры БССР падрыхтавалі экспазіцыю творчасці мастакоў Беларусі за пасляваенны перыяд. Прадстаўлены ўсе віды мастацтваў: жывапіс, графіка, скульптура, плакат, тэатр і кіно, прыкладное мастацтва, народная творчасць. Паказана лепшае, што ёсць у беларускім мастацтве. Гэта самая вялікая выстаўка за пасляваенны перыяд: 250 мастакоў прадставілі на ёй больш як 800 сваіх работ.

Палац мастацтваў дасць магчымасць беларускаму гледачу (тут будзе наладжвацца перасоўнай выстаўкі) знаёміца не толькі з лепшымі творамі мастацтва Беларусі і братніх рэспублік, але і з творамі замежных мастакоў.

ЯШЧЭ АДНА НАВІНКА

З канвеера Мінскага радыёзавода імя 50-годдзя Кампартыі Беларусі вытворча-тэхнічнага аб'яднання «Гарызонт» сышла новінка года — транзістарны радыёпрыёмнік «Акіян-205».

Першая партыя новых «Акіянаў» паступіла ў продаж у каstryчніку, а к канцу года іх выпушчана трыццаць тысяч.

На здымку: «Акіян-205».

Фота В. Шымоліна.



Пасляхова выступіла ва ўсіх практыкаваннях ХХІ чэмпіянату БССР па парашутнаму спорту інструктар-парашутыст Магілёўскага авіяспорту клуба, член зборнай каманды краіны, майстар спорту Светлана Маркава. Яна стала абсолютнай чэмпіёнкай рэспублікі.

На здымку: С. Маркава перад чарговым скакком.

Фота В. Пігуно娃.

СУСТРЭЧА З ЦУДОЎНЫМ

Усхватываныя наведальнікі Дзяржжаўнага мастацкага музея БССР падоўгу глядзелі на малюнкі Надзі Рушавай. Перад імі адкрываўся цудоўны свет вобразаў. Пушкінія ў графіцы, античныя легенды, што раптам ажылі на паперы, ілюстрацыі да «Вайны і міру» Льва Талстога, сучасныя маладёжныя тэмы... Больш за 10 тысяч малюнкаў пакінула нам геніальная маскоўская школьніца, якая так рана адышла з жыцця.

— Вялікае мастацтва, — такую ацэнку даілі мінчане і госьці беларускай сталіцы. Ва ўдзячных запісах адзначаліся глубіна задумы і густу, незвычайніе пачуцце, невычарпалная фантазія і разнастайнасць творчых заходак юной мастачкі, якая індывидуальнасць. Вечары, прысвечаныя Надзі Рушавай, адбыліся ў Палацы культуры прафсаюзаў, Белдзяржуніверсітэце і ў рабочых клубах Мінска. З любою і сардечнай цеплыней створаны документальныя фільмы пра яе жыццё і творчасць.

БЕЛАРУСКАЯ ПОЛЬКА У БУЭНАС-АЙРЭСЕ

Гучыць музыка. У віхры танца кружацца пары. Стракоча кінакамера.

— Праз паўгода Буэнас-Айрэс будзе танцеваць беларускую польну. Мы ўключым яе ў свой рэпертуар, — сказаў на сустрэчы са студыйцамі школы бальнага танца Палаца культуры Мінскага трактарнага завода папулярныя аргенцінскія артысты Глорыя і Эдуардо Аркімбау.

Госьці з Паўднёвой Амерыкі пазнаёмілі малых трактаразаводцаў з аргенцінскім тангам.

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА

Праскоўю Каленікаўну Новік вяскоўцы павіншавалі ў май з медалём ВДНГ за традыцыйнае народнае ткацтва.

АРКАІДА

Раненька прачнунася Праскоўя Каленікаўна Новік. Яшчэ было цёмна, але па вокнах дзекалі прабягала лёгкая ружо-васць. «Хутка развіднее... Пара...» Жанчына хуценька апра-нулася і ўключыла свято. На вочы трапіўся салдацкі кан-верт, што ляжаў на стале. Тут жа і фотаздымак сына. Вось-весь хлопец павінен прыйсці з арміі. Як жа хутка бяжыць час... На яе вачах хлопец падрастай і цягнуўся да сонца, як жытні каласок у чэрвені. Але толькі цяпер, убачыўши, які ён на фотаздымку шыракаплечы і вы-сокі, маці зразумела, што сын ужо зусім дарослы...

На двары была адліга. Абвет-раныя галіны дрэў блішчалі мокрай чорнай карою. Пад на-гамі хлюпаў размяклы снег,— ён быў як набрынялы вадою

струны нітак. Нечакана ўспом-ніла, як некалькі гадоў назад, у такую ж адлігу, сын доўга назі-раў за кроснамі. Маці, перабі-раючы нагамі, націскала на по-нажы. Ніты то падымаліся, то апускаліся. Нараджаўся новы ўзор. І хлопчык усміхнуўся: «Ты, мам, як на аргане ігра-еш...» І дзе гэта ён той арган бачыў?.. У кіно, ці што?

Нядыўна па радыё перадавалі арганны канцэрт. Здалося, не было чатырох сцен і столі. Былі толькі кросны. І на іх адне-куль зверху падалі густыя важ-кія гукі, што нагадвалі шум рэчкі пад час веснавой паводкі. Той самай Ясельды, што блі-кучай падковай ахапіла вёску Моталь. У яе чистых водах Праскоўя Каленікаўна некалі ў ма-ладосці вымочвала лънны. «Ох, і сяяла Ульяніца... Ох, і ткала

энайсці кожнаму струменьчуку належнае месца ў бясконцых ячэйках нітоў...

У хаце ціха і спакойна. Праскоўя Каленікаўна выцягнула з шуфляды матчыны і бабуліны ручнікі, посцілкі, абрусы, раз-лажыла настале і лавах. Раніш-ні блакіт нібыта абнавіў іх фар-бы...

Дзяды на досвітку ўставалі,
Твар выціралі ручніком...
А пеўні радасна спявалі,
Густы туман пілі нагбом.
Той ранак быў з начы

настылы,
У вачах птушыных біўся крык.
І упалі крылы, упалі крылы
З гарачым пер'ем на ручнік.
Узор запомніўся з калыскі,
Узор — з карэннем у адно.
У руках бабуліных калісьці
Цвіло пад сонцам палатно...

Закіпала цёмнай чырванню
гронка рабіны ў акне. Але не-
ват у суседстве з такою пры-
гожосцю не страцілі сваёй пры-
цягальнай сілы ўзоры на бабу-
ліных ручніках.

Яркія ружы мотальскія тка-
чыхі так і называюць «кветка-
мі»... А вось «ёлачка». Па баках
цягнецца «эмейка»... Потым
ідзе «жабка»...

Неяк Валянціна Аляксееўна Гаўрылава, майстар па надом-
най працы Пінскай фабрыкі ма-
стацкіх вырабаў, прыехала да
мотальскіх умеліц. Выбрала
лепшыя ўзоры іх ткацтва для
ВДНГ БССР, прысвечанай 100-
годдзю з дня нараджэння
У. І. Леніна.

Завітала яна і да Праскоўи
Каленікаўны. Тая паказала Гаў-
рылавай ручнікі незвычайнай
пригажосці. Іх чистыя лънны,
здавалася, былі блінейшымі за
студзеньскі снег. Геаметрычныя
і раслінныя арнаменты пера-
пляліся адмыслова, гарманічна.

— Гляджу я на іх, Каленікаў-
на, і не верыцца нават, што сат-
каныя яны, а не вышытыя...

Ткачыха толькі паціснула пля-
чыма: маўляў, і за што хва-
ляць? У Моталі што ні жанчына,
то ткачыха.

А Валянціна Аляксееўна пра-
даўжалася:

— Скажу вам, даражэнская,
што нашы, палескія, вырабы —
этая мастацтва адметнае... Рабо-
та тонкая, проста-такі ювелір-
ная...

Яшчэ госця гаварыла, што
традыцыйныя для мотальскіх
арнаментаў чорны і чырвоны
колер — не выпадковае спалу-
чэнне кантрасных фарбаў. Ка-

рэнні гэтых узороў цягнуцца да
тых глыбінных пластоў народ-
нага ткацтва, калі чырвонае і
чорнае здабывалася з небага-
тага матэрыялу — шалупіння
цыбулі, кары вольхі і дубу, па-
лявых кветак...

Успомніўшы туго гутарку,
Праскоўя Каленікаўна выцягну-
ла з шуфляды маленькі фута-
ральчик з медалём «За трады-
цыйнае народнае ткацтва... За
тонкае майстэрства...» Масква,
1973 год».

Быў май. Паветра, здавалася,
было настоена на палявых квет-
ках і лістоце. Калі дырэктар
Пінскай фабрыкі мастацкіх вы-
рабаў перадаў Праскоўі Новік
гэты медаль, у хаце было поў-
на народу.

— Пашчасціла нам, Прас-
коўя, — весела азвалася Ганна
Шакалай, якой таксама ўручылі
бронзавы медаль за ўдзел ва
Усесаюзной выстаўцы народ-
най гаспадаркі. — І ў Манрэалі
нашы мотальскія ручнікі, і ў
Канадзе, і ў Балгары на вы-
стаўках... Хай ведаюць нашых!

Праскоўя Каленікаўна вымае
з шафы фартух, які яна саткала
яшчэ падлеткам, у пятнаццаць
гадкоў. А вось гэты зрабіла яе
маці. На светлым палатне —
цёмныя ромбікі. Уздоўж вуз-
кім «ёлачкамі» цягнуцца чыр-
воныя сцяжынкі. Чырвонае пе-
расыпаецца чорнымі гарошын-
камі. І ў гэтым перапляценні
супрацьлеглых фарбаў б'еца
трапятакая жылка натхнення.

Узор вяртаю з летуценні,
Каб чырвань спела, — ад
відна
З гарачых сонцевых
праменняў
Палоску ўзору перадам...

Новы час — новыя фарбы.
Учора ў Моталі з Пінскай фаб-
рыкі мастацкіх вырабаў прыезд-
жаў майстар па надомнай пра-
цы Мікалай Сцяпанавіч Навар-
ка. Прывёз зялёнае мулінэ і
блакітную, як васількі, віскозу.
На развітанне папрасіў: «Схад-
зі, Каленікаўна, да суседак. Я
праз тыдзень прыеду, забяру
посцілкі. Хай падрыхтуюць...»

— Не хвалюйся, Мікалай, —
супакоіла яго ткачыха. — Работы
у калгасе цяпер мала. Так што
сатчэм усё абавязкова. Калі хо-
чаш, і план перавыканем...

Толькі пасля абеду Праскоўя
Каленікаўна выбралася да су-
седак. Да ўсіх ткачых зайсці не
паспее: у Моталі ж болей за
тысячу двароў, і ў кожнай пя-
тай, лічы, хаце стаяць ablітія
сонечнымі промнямі кросны.



Праскоўя Каленікаўна Новік.

Фота В. Дагаева.

цукар. «Хоць бы мароз не стук-
нуў... А то галаледзіца бяды на-
робіць...»

Жанчына націснула на клям-
ку, і ў цёплыя сенцы раніца
дыхнула белай парай. Зіма, як-
нік, Новы год не за гарамі...

Праскоўя Каленікаўна пады-
шла да кроснаў, што стаялі ў
невялічкім пакоі, прысела, па-
клаўши руکі на туга напятыя

Ульяніца... І сяяла Праскоўя
Каленікаўна, і палола, і рвалася...
І золіла вытканы ручнік, мачы-
ла яго, апякаючы пальцы сцю-
дзёнаю ясельдзянскаю хвалю, потым зноў золіла, вымочвала,
расцілала на траве. Каму, як не
ткачыхам, вядома, што ўзор
для ручніка ці фартуха прыду-
маць нялёгка. Але яшчэ цяжэй
убачыць яго ў вадаспадзе нітак,

Насустрач па дарозе ішлі дзяўчынкі-школьніцы. «Бач ты, як Валя Каткаўцова падрасла... Тчэ, як піша. І Зойка Купчыкава не адстае... Надзяя Радкавец, мабыць, у дзеятым ужо. Казалі, яны з малодшай сястрычкай на широкіх кроснах навучыліся. Малайчыны...»

— Добры дзень, дзяўчаткі! Скажыце, каб мацеркі сёння вечарком заглянулі...

— Новы ўзор прыдумалі, цётка Праскоўя?

— Да які там новы...

Праскоўя Каленікаўна неахвотна называе свае ўзоры новымі. Хаця сёлета два з іх Рэспубліканскі мастакі савет зацвердзіў і прапанаваў для масавай вытворчасці. Па традыцыі аснову кожнага ручніка Праскоўя Каленікаўна робіць з белых ільноў, на якіх ярка выдзяляюцца чырвоныя, сінія, зялёнія фарбы.

Кідаюць росы непакорна
У другую нітку сінь сваю,
А трэцяя хай будзе чорнай,—
З палын-травы яе саю.
Падорыць мне жаўцінку
лета,
Зялёны грай мне дасць
вясна...

І вось ва ўзоры напаследак
Успыхне ніткай сівізна...

Лёгкім рухам Праскоўя Каленікаўна хавае мяккую пасмачку сівых валасоў, што выбілася з пад хусткі.

«Зялёны грай... Так, і сапрауды новы ўзор трэба падвесяліць, падмаладзіць зялёнімі травамі... Пераплесці маленькімі васількамі...»

Узор ажыў перад вачамі, пераліваючыся вясёлкай. У хаце жанчына перш за ўсё села за кросны і пачала ткаць...

На вуліцы пачынала цямнечыць. Праз акно гаспадыня заўважыла, што па двары прыйшли дзве Ганны — Шакалай і Новік, Соф'я Пракаповіч з Заазер'я, Марыя Міховіч...

Не чакаючы стуку, адчыніла дзвёры.


Калі ўсе сабраліся, нехта з жанчын сказаў: «А ў суседчынай Марыкі вяселле... Ох, і ручнікоў жа яны наткалі...»

Новы час — новае вяселле. Тэлевізары, пральныя машыны, халадзільнікі — вось што доўраць сёння бацькі шчаслівым жаніху і нявесце. І толькі адзін абрадавы звычай застаецца ў Моталі нязменны. Па-ранейшаму без ручнікоў дзяўчата не выходзяць замуж. Вясельныя кравай, паднесены на святочным ручніку, сімвалізуе на вясковым вяселлі дабрабыт і шчасце.

Поўнач апусцілася на сяло, але жанчыны ўсё не разыходзіліся, абмяркоўвалі новы ўзор. Рэдкія прахожыя кідалі позіркі на ярка асветленыя вокны. Шчыравала адліга. Надарыўся той рэдкі дзень сярод зімы, калі вечер быў па-веснавому прыветным.

В. КОУТУН

Чэрвень быў гарачы ва ўсіх адносінах...



Інеса Потэс.
Фота Н. Хадасевіча.

ЭТЫЯ слова Інеса вымавіла так, быццам хацела праверыць, ці ведаю я, што яны належаць першаму касманаўту Зямлі — Гагарыну.

Так, Юрый Аляксееўч быў адным з галоўных ініцыятараў стварэння Усесаюзнай федэрациі воднальжнага спорту, старшынёй адной з яе камісій.

А вось як Інеса прыйшла ў гэты спорт?

— Адразу і не раскажаш. Я захаплялася фігурным катаннем на каньках. Але вось неяк раз паехала з сяброўкай на вадасховішча ў Воўчкавічы. Стایм на беразе. Глядзім, як заварожаныя: мчыцца па вадзе кацер, а за ім — дзяўчына на лыжах... І падыхаў дзіць да нас Яўгеній Віктаравіч Наважылава. «Падабаецца? — паказвае на лыжніцу. — Хочаце паспрабаваць?»

Мы з сяброўкай крыху сумеліся. «Калі захочаце, дык прыходзьце ў нашу секцыю», — сказаў тады Наважылава.

І я прыйшла. У школе была першай вучаніцай. Адны пяцёркі. У музичнай

«ЛЫЖНЮ— БЯГУЧЫМ ПА ХВАЛЯХ»

школе займалася, бацькі бачылі ва мне будучую піяністку. А магчыма і фігурыстку. Хто мог падумаць, што пераключуся на водныя лыжи?

Яна бярэ са стала фотакарткі. Разглядае. Усміхаецца.

— Строгая я тут... А ведаеце, у той дзень фотакарэспандэнт у ваду зваліўся.

— Як жа гэта здарылася?

— Папрасіў: папазіруйце, а я з кацера здымак зраблю. Выйшла на ваду, хуткасць набралі. Кацер на хвалах падскоквае. Бачу, нічога не выходзіць у таварыша: спрыту няма. Раптам кацер падскочыў, і рэпарцёра як ветрам здзымула. Разам ныралі за фотапаратам... Думала, ён нічога не зняў. І на табе — здымак у «Вячэрнім Мінску».

З яе спартыўнай біографіі

Воднальжным спортам займаецца з 1969 года.

Трэніруеца ў Віктара Наважылава (родны брат Яўгенія Наважылава, які прымаў Інесу ў секцыю).

У 16 гадоў стала чэмпіёнкай СССР па фігурнаму катанню на водных лыжах. Адбылося гэта ў 1972 годзе.

Тады ж атрымала сярэбрны медаль за скачкі з трампліна і бронзавы за трэцяе месца ў шматбор'і.

Магла годам раней стаць абсолютнай чэмпіёнкай сярод жанчын. На слаламе не пашанцевала. Са старту пайшла ўдала, буй за буем заставаліся заду. Хуткасць нарастала, пакарочваўся фал. А на перадапошнім віражы дапусціла збой і... паляцела ў ваду. З першага месца — на трэцяе.

— Каб вы толькі ведалі, якая жорсткая водная паверхня!

Вось чаму воднальжніку патрэбны і акрабатыка і скачкі на батуце — каб умесьці падаць. Імітуючыя практикаванні. Іх дзесяткі. І кожнае выконванніца сотні разоў. І яшчэ шмат усякіх іншых заняткай.

З яе спартыўнай біографіі

Першая ў Савецкім Саюзе майстар спорту міжнароднага класа.

Рэкардсменка краіны па скачках з трампліна на водных лыжах.

Абсалютная чэмпіёнка СССР 1973 года.

— Напэўна, гэта вялікая расдасць—атрымаць залаты медаль чэмпіёнкі, ды яшчэ абсалютнай?

— Яшчэ б! Але мне даражэйшы вось гэты медаль, я атрымала яго ў 30-й школе. Залаты медаль выдатніцы вучобы. Нямала яшчэ праціўнікаў у вялікага спорту. Некаторыя ліцаць, што спорт перашкаджае вучобе. І калі я хоць некалькіх пераканала ў адваротным, то гэта будзе на карысць іншым.

Рыхтуючыся да экзаменаў на атэстат сталасці, я не спыняла трэніравацца. Чэрвень быў гарачы ва ўсіх адносінах: спякота, экзамены, падрыхтоўка да чэмпіянату краіны... І здарылася так, што за адно лета мне два разы ўсміхнулася шчасце—у школе і на вадзе.

Чэмпіёнкай СССР праводзілі яе ў Рыгу. З самага пачатку Інесу напаткалі няўдачы. Не па яе віне. Тэхнічныя няўвязкі прымусілі нанава дэманстраваць у папярэдніх заездах сваю праграму фігур. Яна ўдала выйшла са складанай сітуацыі, устанавіла найвышэйшае ўсесаюзнае дасягненне.

— Наша мэта не толькі выйграць, але і паказаць вельмі высокі вынік,— растлумачыў трэнер Віктар Наважылаў.

У фінале Інеса замацавала свой поспех і атрымала залаты медаль у гэтым відзе шматбор'я.

На чэмпіянат яна прыехала ў рангу рэкардсменкі краіны па скачках з трампліна. Тут яе рэкорд (26,2 метра) пабіла сяброўка па камандзе Таня Рэцкая—27,9 метра. Інеса пайшла на штурм рэкорда ў дадатковым заездзе.

Упершыню спаборніцтвы праводзіліся па міжнародных правілах. Каб было зразумела, растлумачу. Мы раней ішлі на трампліне з хуткасцю 45 км у гадзіну. Цяпер кацер развіваў 48 км у гадзіну. Патэнцыяльныя магчымасці выраслі. Але ўзрос і каэфіцыент складанасці, асабліва ў момант прываднення.

Яна пайшла на пабіццё рэкорда. З першай жа спробы гэта ўдалося. Інеса праляцела над вадой 28,8 метра. Такога выніку яшчэ ніхто з жанчын не дабіваўся.

— Мы былі рады за нашага трэнера. Гэта яму мы абавязаны ўсім поспехамі.

Стаялі ў абдымку Інеса Потэс і Таццяна Рэцкая. Абсалютная чэмпіёнка і чэмпіёнка ў адным з відаў шматбор'я, якая таксама выканала нарматыў майстра спорту міжнароднага класа, саперніцы і сяброўкі з каманды «Працоўныя рэзервы», шчаслівия і ўпэўненая ў сабе.

Самаўпэўненасць—рыса адмоўная. Упэўненасць у сваіх сілах—гэта лёс тых, хто шмат працуе і ведае, на што здатны. Інеса і будучую професію сабе выбрала не з простых.

— Вучуся на фізічным ва ўніверсітэце. Таксама сёлета паступіла...

Гутарку запісаў А. МАЙСКІ



Мал. I. АНДРЫЯНAVA.

Ніна ЗАГОРСКАЯ

Васіль ЖУКОВІЧ

**

Я родам з тых мясцін лясных,
Дзе і раку завуць Лясною,
Дзе у бярозы і сасны
Аблокаў пух над галаўою.

Пад месяцам прыціхне двор,
І лягуць казачныя цені,
І да стажка у снежны двор
Падыдуць ціхія алени.

Пасля вячэры ля акна
Абрусам маці стол засцеле.
Пра князя ратных вальнян,
Пра Камянец і Берасцею
Пачне рассказваць дзед.

І шум
Сівых вякоў дыхне над пушчай...
Май толькі чуйную душу
І сэрцам, сэрцам будзь відущы.

**

Прымаю Дружбу
і нясу
яе, як эстафету,
І, мне здаецца, свет пяе.
Я—
падпываю свету.
Вазьміце Дружбу з маіх рук.
Бярыце эстафету.
Хай будзе вечным
Дружбы рух!
Хай Дружба
правіць светам!..

І нач, і маланка, і лівень.
Вёрст дваццаць, напэўна, той шлях.
У нас, апантана шчаслівых,
Яе чамаданы ў руках.

Дзяўчына у хату не просіць.
Ля веснічак лёгкіх сваіх
З усмешкай чароўнай падносіць
Вяргіню
адну
на дваіх.

Не кіча. Вяртаемся полем,
Два рыцары, два дзівакі.
А лівень шалёны такі—
Здаецца, не сціхне ніколі...

Успомню, успомню— і светла,
І лёгка. Ды што гаварыць—
Гатоў я ўсё паўтарыць,
Каб толькі ізноў тое лета.

**

Жартавалі калісьці бабусі,
што ў маёй Беларусі
ўсе дзяўчата — красуні,
ўсе дзяўчата — Марусі...
...Над белаю, Белаю Руссю
пралятаюць — у вырай — гусі.
Іх дарога — няблізкі свет...
І хусцінкамі белымі ўслед
ім махаюць Марусі...

Буяюць травы ў буйных росах.
Здаля, з бетонных берагоў,
Вярнуўся я і крочу босы
Раздоллем сонечных лугоў.

Цяпер вастрэй я адчуваю
І гарачэй жыццё люблю.
І не баюся назваць раем
Світальна чистую зямлю.

...Стаў большы ростам, большы
ўзростам,
Мне травы сілы прыдалі.
Як можна быць шчаслівым... Проста —
Ад дакранання да зямлі.

Калі б можна было
вярнуцца ў ліпень!

СКАЖЬЦЕ ГОДУ НА РАЗВІТАННЕ

Т РЭЦІ, рашаючы рве фінішную стужку... Сучасны кіна- і тэлетэхніцы абавязаны мы магчымасцю павольна ўзнавіць самыя складаныя і самыя адказныя моманты на спартыўных дыстанцыях і выступленнях. Нешта падобнае адбываецца і ў нашым уяўленні, калі пыта-

Брыгадзір трантарнай брыгады саўгаса «Лосвіда» Галіна Ляшнейская.



юцца пра найбольш значную і важную падзею мінулага года. Рапід-здымка памяці вяртае нас да пражытых дзён і месяцаў.

Да якіх жа менавіта? Давайце спытаем пра гэта ў трох маладых спецыялісташ, якія жывуць і працујуць у Віцебскім раёне.

Самая маладзейшая з трох— Галіна Ляшнейская з саўгаса «Лосвіда», брыгадзір трантарнай брыгады. Супастаўце гэты тытул з юной істотай у кароткай сукенцы, што на далонь відна з-пад рабочай курткі. Ростам невялікая, голас няягучы, спакойны. І гэтая дваццацідзвядовая дзяўчына кіруе брыгадай з 32 мужчын, умела размяркоўвае і кантролюе работу, разбіраеца ў канфліктных сітуацыях (праўда, яны ўзнікаюць зараз усё радзей і радзей). Позірк сур'ёзны, удумлівы. Але вось пачула Галія зададзеное пытанне— і вочы засвяціліся, заўспіхаліся...

— У які з пражытых месяцаў і дзён 1973 года вам хацелася б вярнуцца?

— Калі можна было б у другі, дзесяты, соты раз вярнуцца ў ліпеньскі Берлін, я была б шчаслівая бясконца. Як вы зда-

гадаліся, у канцы ліпеня мне пашчасціла быць у Берліне ў ліку 24 тысяч юнакоў і дзяўчат са 140 краін свету, якія сабраўся на Х Сусветны фестываль маладзі і студэнтаў. Заплюшчу вочы і бачу: вось малаянічае шэсце фестывальных калон, вось святочны Берлін з вышыні тэлевізійнай вежы, вось нашы сустэрэзы з маладдзю Польшчы, Кубы, вось працягнутыя рукі малаяніча апранутых кіръётай і ўсмешкі, прывітанні, радасныя твары...

Фестываль быў не толькі святам. Кожны з нас пранёс у сэрцы вялікую ідэю: «За антыімперыялістычную салідарнасць, мір і дружбу», быў удзельнікам масавых палітычных мерапрыемстваў: мітынгаў у падтрымку нацыянальна-вызваленчага руху ў Азіі, Афрыцы, Латінскай Амерыцы, маніфестацый салідарнасці з усімі краінамі свету.

— Галія, вы выраслі ў мірны час, а пра вайну, пра фашызм, пра подзвігі расказвалі так, быццам бачылі гэта на свае вочы.

— Мусіць, таму, што жыву на Віцебшчыне. У нас тут кожны куст і кожны камень памятае пра вайну, ужо не кажучы пра

чалавечую памяць. Мой бацька ваяваў на фронце, маці таксама: была шафёрам і сувязнай. Памятаю, калі нас сустракалі ў Берліне, адзін стары немец усё дапытваўся, ці ёсьць хто з Віцебска. Нас, віцябліян, было троє. Ён падараў нам кветкі...

Не ведаю, ці кажуць пра гэта ўголос, але я вельмі ганаруся сваёй асабістай прыналежнасцю да вялікай падзеі года, якая падружыла мяне, як мне здаецца, з усім светам...

Я шмат чытала, ведала, чула пра Валянціну Церашкову, Анджэлу Дэвіс, легендарнага лётчыка Марэсъева, але чуць Марэсъева ля помніка Рускаму салдату ў Трэптаў-парку, бачыць Анджэлу Дэвіс сярод маладзі, сустрэць вачыма позірк Валянціны Уладзіміраўны— гэта тыя ўспаміны, да якіх хоцацца вярнуцца яшчэ і яшчэ раз.

— Значыць, мінулы год самы знамянальны ў вашым жыцці?

— Так, самы знамянальны, самы памятны з усіх дваццаці двух пражытых год. Ён пашырый для мяне граніцы свету, прымусіў з усёй паўнатай адчуць адказнасць не толькі за свой лёс, сваю працу ў «Лосвідзе», але і за ўсе падзеі, якія адбываюцца на планете...

* *

Вучыцца да іх
прыезджалі ў жніўні
работнікі сельской
гаспадаркі з усёй
рэспублікі.

Да пасады галоўнага заатэхніка калгаса імя Чырвонай Арміі Ганны Андрэўны Сямухінай у сёлетнім годзе прыбываўся яшчэ адна— начальнік малочнатаварнага комплексу.

— Як расшыфраваць ваши новыя абавязкі начальніка, Ганнану Андрэўну?

— Думаю, што мяне не пакрнунуць у ганарыстасці, калі скажу, што быць начальнікам такога комплексу— вялікая радасць. Чаму— я вам не раскажу, а пакажу, гэта больш уражавае...

Так, сапраўды уражанне вялікае. Купалы сянажных вежаў здалёку ўказваюць, дзе знаходзіцца жывёлагадоўчы гарадок. Гарадок, бо тут і асфальт, і кветкі, і клуб, і душавыя— адным словам, эстэтыка плюс выгоды.

Галоўнае збудаванне— малочны комплекс, добра прадуманы будынак на 800 кароў, дзе затраты фізічнай працы зведзены да мінімуму. Аблу-



Начальнік жывёлагадоўчага комплексу, галоўны заатэхнік калгаса імя Чырвонай Арміі Ганна Андрэўна Сямухіна.

гоўваюць гэтую велізарную гаспадарку толькі 40 чалавек.

— Як адбілася індустрыйлізацыя жывёлагадоўлі на працы жанчын-жывёлаводаў?

— Перамены велізарныя. І ўнутраныя, і зневенія. Да ярак цяпер называюць аператарамі. Раней гэта здавалася б неверагодным: націсні кнопкі — і ўзважаная доза канцэнтрапаў па трубах паступае ў кармушкі. А як зручна даіць кароў у «ёлачцы»: не трэба нават згінацца, каб памыць вымя, падключыць дайльныя апараты. Таму і абслугоўвае даярка-аператор больш як сто кароў! Не трэба насіць малако — яно пойдзе па трубах на пастэрызацыйную ўстаноўку і тут жа на лінію расфасоўкі. Шлях малака да спажыўца скараціўся да лічных хвілін.

Умовы працы змянілі не толькі назыву прафесіі. Ведаецце, якое зараз паломніцтва на фермы, колькі людзей жадаюць працаўцаў на комплексе? Калі спытацца ў Валі Коласавай, Галі Яначкінай, Тамары Макеенка, ці памяняюць яны сваю пасаду на якую-небудзь іншую, яны толькі ўсміхнуцца: ад добра добра не шукаюць. А яны маладыя даяркі. Стварэнне комплексу амаладзіла кадры ў жывёлагадоўлі, і гэта немалаважна для сучаснага сялянства.

— Значыць, самая яркая падзея года для вас — нараджэнне комплексу?

— І для мяне асабіста, і для тых, хто працуе на комплексе, і для ўсіх нашых калгаснікаў. Укараненне новай тэхналогіі павялічыць надоі на фуражную карову, а ў мінулым годзе ён у нас быў даволі высокі: 4186 кілаграмаў. На базе нашага комплексу ў канцы жніўня, памятнага месяца, адбыўся рэспубліканскі семінар работнікаў сельскай гаспадаркі. З работай

Наталля Васільеўна Лемешава, начальнік жывёлагадоўчага комплексу калгаса імя Кірава.



Вераснёўскі ранак прынёс ім шчаслівую вестку.

Восьмы вераснёўскі ранак прынёс кожнай з гэтых жанчын шчаслівую вестку. Як заўсёды, яны займаліся сваімі звычайнімі справамі. Член Прэзідiuma Вярхоўнага Савета БССР цялятніца саўгаса «Суднова» Хойніцкага раёна Алена Яфімаўна Вяргейчык, прыгатаваўшы сніданне для трахіх сваіх дзяцей і мужа, спяшалася на працу: у цялятніку чакаў гарэзлівы маладняк. Яе зямлячка, даярка саўгаса «Насовічы» Добрушскага раёна дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Таццяна Іванаўна Трафімовіч, ацэнівала ранішні вынік — адну дойку з тых, што ў канцы года павінны скласціся ў высокую суму 5800 кілаграмаў малака на кожную карову. Свінарка Ніна Фёдараўна Даніленка з калгаса імя XXI з'езда КПСС Мсціслаўскага раёна вонкам волынага доктара прыглядалася да шумнага і нецярплівага парасячага сямейства...

Радасць стукалася да заніжаных работай жанчын, сустракала галасамі родных і блізкіх, дыктараў радыё, раднамі газет віншавала з высокай урадавай узнагародай.

Кожная з іх са сціпласцю, уласцівой вялікім працаўнікам, шчыра здзіўлялася:

— Мянэ? За што? Я ж такая, як і ўсе...

За што — гэта ведаюць тыя, хто працуе побач, тыя, хто здалёк ездзе па волыту у «Суднова», «Насовічы», калгас імя XXI з'езда КПСС. Бо кожная з гэтых жанчын сваёй працай дае адказ: як неймаверна многа могуць зрабіць адны жаночыя рукі. Разам са сваімі свінарнамі Ніна Фёдараўна атрымлівае за год, гадуе і перадае ў групы дарошчвання да 28 парасяў ад кожнай асноўнай свінаматкі. Алена Яфімаўна за 12 гадоў адна выгадавала статак большы за саўгасны: да 200 галоў перадае штогод у групы дарошчвання. Удоі кароў, замацаваных з Тасцянай Іванаўнай, гавораць самі за сябе.

— Прыгожы! — так кажуць усе, хто трymаў у руках гэты здымак.

— Шчаслівый! — дадаем мы.

На здымку: Героі Сацыялістычнай Працы А. Я. Вяргейчык, Т. І. Трафімовіч, Н. Ф. Даніленка ў момант уручэння ўрадавых узнагарод.

Фота Л. Сіланцевай.

комплексу знаёміліся прадстаўнікі ўсіх абласцей рэспублікі. Гэта абавязвае нас працаўцаў з асаблівым уздымам. 1973 год быў для нас сапраўды рашающим.

**

У калгас імя Кірава прывяла нас чырвоная стрэлачка «Схемы вытворчых сувязей», што звязала калгасы і саўгасы Віцебскага раёна. Міжгаспадарчае вытворчае тэртытарыяльнае аўяднанне — гэты тэрмін нарадзіўся на Віцебшчыне і ў рэспубліцы ў 1973 годзе. Пяць калгасаў і тры саўгасы аўядналі свае намаганні ў павелічэнні аўёму вытворчасці малака, бульбы і гародніны. Самым наўзнейшым шляхам для гэтага аказалася спецыялізацыя. Чырвоная стрэлачка, якая звязала калгас імя Чырвонай Арміі з калгасам імя Кірава, азначала, што цялушки ва ўзросце 10—20 дзён перадаюцца на дарошчванне з першай гаспадаркі ў другую. У кіраўцаў — жывёлагадоўчы комплекс, дзе гадуецца маладняк: 1500 цялушки. Кі-

руе комплексам Наталля Васільеўна Лемешава. Пад яе началам 12 аператараў, 2 механізатары-падвозчыкі корму, 2 слесары, 2 электрыкі, 2 вартаўнікі.

— Наталля Васільеўна, як бы вы ахарактарызавалі мінулы год са сваіх пазіцый!

— Сказаць, што ён быў годам вялікіх перамен, — гэта будзе слаба. Хутчэй — год карэнных змен. Сам змест работы змяніўся. Прыемна ўсведамляць, што наша праца сёння патрэбна ўжо не аднаму, а восьмі гаспадаркам раёна. Рашаючы год пяцігодкі прынёс нам новую, не вырабаваную яшчэ форму ўзаемаадносін з іншымі гаспадаркамі. Наш калгас, наш комплекс паводле новага плана павінен гадаваць племянных нецелей для «Прызыву», «Беларусі», «Бальшавіка», калгаса імя Чырвонай Арміі і іншых гаспадарак. Такая спецыялізацыя забяспечыць інтарэсы кожнай гаспадаркі, павялічыць вытворчасць сельскагаспадарчай працукці. За такой міжкалгаснай

кааперацыяй — будучыня. Калі зараз у нашай вобласці 21 тэртытарыяльна-міжгаспадарчае аўяднанне, то налета іх будзе 112.

— Значыць, межы вашага ўдзелу ва ўздыме жывёлагадоўлі зараз пашырліся!

— Вельмі пашырліся. Можна сказаць, што мы працуем зараз на ўесь Віцебскі раён...

**

...Адзін год з жыцця Галіны Ляшнёўскай, Ганны Сямухінай, Наталлі Лемешавай. 365 дзён з іх будзённымі і святочнымі справамі, памятнымі падзеямі. А калі ўгледзеца, то лёгка прасачыць, як асабістае жыццё цесна пераплытаецца з вялікімі грамадскімі зрухамі, як асабісты ўздел у палітычным і эканамічным жыцці становіцца аўектыўнай неабходнасцю.

Так і павінна быць. Бо нават адна двухсотпяцідзесяцімільённая частачка — таксама крыніца энергіі, якая ўзнімае грамадства да новых вышынь.

В. КАРАЛЁВА //

Мал. Ю. Пучынскага.



Нікіяна

Тамара ЦУЛУКІДЗЕ

З кнігі «Успамінаў»

З той пары, як сябе помню, помню і Нікіяну. Мне здаецца, яна заўсёды была з намі. Мілая, родная Нікіяна, самая блізкая, самая шчырая з маміных сяброў! Мяне яшчэ не было на свеце, калі завязалася ў Тыфлісе іхняе цеснае сяброўства «на ўсё жыццё», і, калі маме давялося ўсёй сям'ёй перасяліцца ў Баку, Нікіяна не задумаўшыся пакінула родны горад і паехала следам за намі.

Нікіяна — гэта прозвішча, ці, праўдзівей кажучы, скарочане імя. Ніна Кірылаўна Янкоўская — дужа працягла і ўрачыста. Проста — Нікіяна, Нікіяна.. Хіба не лепш? Ёй так пасуе гэтае імя!

У Нікіяны нікога з блізкіх сваякоў не засталося. Замуж яна не выйшла. Адзінокая, усё нерастрачанае цяпло свайго сэрца перанесла на нашу сям'ю, «прыляпілася душой», як казала яна жартам.

Ад мяне была ў заўсёдным захапленні, называла «мая красуня», хоць, на жаль, я зусім не зіхацела прыгажосцю ні ў дзяцінстве, ні пазней. Я адказвала Нікіяне гарачай прыхільнасцю. Прываблівала не толькі яе бяздонная дабрыня і ласкавесць, але і ўласцівай ёй прыроджаная артыстычнасць, тонкае духоўнае хараштво, трапяткасць, кволасць, безбароннасць душы. Гэта я зразумела пазней, а ў той час, дванаццацігадовым экзальтаваным дзеўчанём, я проста захаплялася ёю, сама не ведаючи за што.

Нікіяна цудоўна спявала. У яе быў прыгожы ніzkі, цёплага тэмбру голас, і калі яна спявала старадаўнія рамансы, акампаніруючы сабе на гітары, я замірала, зачараваная, не могучы адараўца ад яе вачэй. Дагэтуль не пагас успамін:

Снился мне сад в подвенечном убore,
В этом саду мы с тобою вдвоем...
Звезды на небе-е, звезды на мо-о-ре,
Звезды и в сердце моем...

Спявав Нікіяна сваім аксамітавым голасам, паціху перабіраючы струны гітары, і твар яе затуманены, самотны, далёкі... Я ведаю, пра што яна думае. Для мяне яна самая прыгожая! Найлепшая з усіх на свеце!.. Але некаторыя старыя дурні нічога не цямяць. Назваць маю Нікіяну непрыгожай... Гэта несумленна! Яна гэтага не заслужыла. Хіба вінаваты чалавек у сваім няшчасці?..

Нікіяна гібкая, стройная, з далікатным смуглівым тваром, у яе карыя очы пад цёмнымі густымі вейкамі, пагляд мяккі, ласкаў і, здаецца, нешта пытаецца з чароўнай сарамлівасцю. І прыгожыя зубы. Праўда, яна рэдка ўсміхаецца. У яе каштанавыя валасы, бліскучыя, шаўковістыя і, калі распусціць, доўгія да кален. Яна носіць прычоску на прамы рад, косы ўкладзены жгутом на скронях, закрываючы вушы, па тагачаснай модзе. Гэткая прычоска робіць Нікіяну яшчэ больш жаноцкай, мілай, скромнай...

І вось на гэтым тонкім дзяячым твары... нос,— гора ўсяго яе жыцця! — вялікі, арліны, з драпежнай гарбінкай, з раздымутымі ноздрамі. Нос, які быў бы да твару якому-небудзь браваму горцу-джыгіту, але ніяк не сціплай дзяўчыне з прыстойнай сям'і. Вось якая бяда! Вось якое няшчасце!

Гэты нос вісеў пракляццем над нашай Нікіяной, сапсаваў усё яе жыццё, пазбавіў щасція кахання і мацярынства, для якога яна была створана. Па яго віне яна не выйшла замуж, была няшчасная ў каханні.

Толькі над яе душою не меў ён улады, гэты нос-вампір: не здолеў пахінцу яснасць і дабрыню сардэчную, ператварыць яе ў раззлаваную на ўесь свет эгаістку, замкнённую ў сваёй асабістай бядзе. О, не! Заўсёды гатова прыйсці на дапамогу, зараз жа бегчы некага ўладкоўца... Усе да яе ішлі прасіць парады, дзяяліся сваімі бедамі і радасцямі. Але найбольш — бедамі, таму што ў бядзе чалавек шукае спачування і дапамогі, а ў радасці часта забываецца на сяброў. І на ўсіх у Нікіяны хапала часу, увагі, сардэчнага цяпла.

Для нашай сям'і яна была праста анёл-абаронца. Мама ніяк не магла ўправіцца без яе. Калі Нікіяна не паяўлялася дні са два, мама пасылала мяне адведаць, можа што здарылася. Калі мы, дзяўчынкі, хварэлі, Нікіяна сядзела цэлья ночы ля нашых ложкаў, разам з мамай змяняючы адну адну.

Быў у Нікіяны выпадак выйсці замуж, мець уласную сям'ю, калі б яе чуйнае сумленне магло дапусціць хация б нязначную фальш у выбары жыццёвага шляху.

Адночы стрэуся юнак гадоў на пяць маладзейшы за яе, студэнт-циюрк, прыгожы хлопец, адзіны сын у багатых бацькоў. Ён убачыў у ёй патаемнае хараштво душы, якой так шчодра адарыла яе прырода, быццам раскайваючыся ў сваім нядобрым жарце. Яны пасябравалі, а праз нейкі час яна пачула ад яго слова кахання і прапанову стаць яго жонкай. Гэта было для Нікіяны так неспадзявана, так усхвалявала яе, што ў раз-

Тамары Цулунідзе—70 гадоу. Часопіс «Работніца і сялянка» віншую буйляра, нашага даўняга аўтара, і жадае ёй новых творчых поспехаў. Заслужаная артыстка Грузінскай ССР, беларуская пісьменніца, Тамара Рыгораўна падаравала юнаму чытачу цікавыя кніжкі. Пра тэатр: «Тэатр лялек у школе», «Калі падымаетца заслона», зборнік пазнавальных нарысаў «Блакітны фанел», з жыцця піянерскай арганізацыі «Да дзяцей прыйшоў важката!». Апошні час Тамара Рыгораўна працуе над кнігай успамінай. Прапануем увазе нашага чытача ўрывак з новай кнігі пісьменніцы.



губленасці, у душэўнай узрушанасці яна не знайшла нічога лепшага, як рассміяцца яму ў очы:

— Вам нешта памроілася. Здыміце ружовыя акуляры. Хіба можна ўсур'ёз закахацца ў дзяўчыну з носам Сірано дэ Бержэрака?

Ен, чалавек з Усходу, нічога не зразумеў, пайшоў, зняважанае яе адмовай, пакрыўджаны, што жанчына пасміялася з яго.

— Чаму, навошта ты гэтак зрабіла? — перажывала мама іхні разрыў. — Усякая дзяўчына, тым больш у тваім узросце, за шчасце палічыла б займець гэткага жаніха.

— Не трэба мне падманнага шчасця, — з горыччу адказвала ёй Нікіяна. — Гэта ў яго ад маладосці, экзальтацыі. Захапленне хутка пройдзе, і тады першае прыгожанькае дзяўчыно здолее адбіць яго ў мяне. Я не хачу, каб з мяне смяяліся.

Пазней я даведалася прычыну гэтага болю, адзін выпадак раскрыў мне сакрэт маёй любай Нікіяны.

У нас у дому часта бывалі два браты Каленік і Алфесій Чаркезавы. Мама запрасіла іх да нас і пазнаёміла з Нікіяной, можа стацца, не без тайнага намеру.

Старэйшы з братоў, Каленік, юрист па адукцыі, быў ужо немалады чалавек, з блішчай лысінай, жорсткім і замкнёным тварам, худы, цыбаты, у чорным сурдуце. Яго невялічкія зеленаватыя очы пазіралі прынізліва і холадна з-пад набухлых павек. Быў нешматлоўны, але калі гаварыў, дык размерана, важка, аўтарытэтна: мусіць, прывык, каб яго пачціва слухалі і не пярэчылі. Можна было заўважыць, што маме не падабаўся яго самаўпэўнены тон. Аднак у ім была нечаканая дасціпнасць, якая сведчыла аб вострай назіральнасці і насмешлівым розуме. Цырымонны ў дачыненні да людзей, ён нязменна быў далікатны, благапрыстойны і, як мне здавалася, да невыноснисці нудны. Кабінетны вучоны, засушаны ў фаліятах. Дзіўны, са-мотны чалавек. У трыццаць восем гадоў усё яшчэ халасцяк.

Малодшы, Алфесій, нічым не нагадваў свайго брата. Хіба толькі тым, што ў свае трыццаць гадоў таксама быў нежанаты. Слаўны, таварыскі, добры чалавек з вялікім светлымі дзіцячымі вачымі, крышку сарамлівы, забаўна рассеяны, нам, дзецям, ён вельмі прыйшоўся да спадобы. З ім было весела, і мы з сястрычкай радасна беглі адчыніць дзвёры, пачуўши знаёмы перарывісты званок. Выходзячы ад нас, ён кожны раз абавязкова што-небудзь губляў: ці насоўку, ці пальчаткі, ці сваю палку з сярэбранай булдавешкай (падарунак мамы на дзень нараджэння). И потым мы разам з Нікіяной весела яго разыгрывалі, хаваючы забытую реч. Ен ахвотна ўключалася ў гульню, лазіў, крэкчучы, пад стол, заглядвалася за шафы, за канапу, жартаваў і радаваўся з нашай весялосці.

Мама таксама прыняла яго ў сэрца, была з ім як з родным. І ўжо, вядомая реч, не старэйшага брата мела яна на ўвазе для сваёй Ніны. Аднак здарылася нечаканае і няўсямнае: Нікіяна закахалася якраз у Каленіка, закахалася адчайна і, відаць, без нікай надзеі на ўзаемнасць. Мама ведала пра гэта. А я нешта ўгадвала, але не задумвалася. И вось аднойчы я раптам не па-дзіцячы ўсвядоміла, які боль, аказваецца, тайла ў сабе мая заўсёды спакойная, стрыманая Нікіяна. Гэта была рана, да якой я выпадкова датыкнулася неасцярожнай рукой.

З самага ранняга дзяцінства памятаю ў нас у сям'і тоўстую кнігу ў аранжавым з залатым абрэзам пераплётце — «Збор твораў А. С. Пушкіна».

— Цінчака, зрабі ласку, намалюй мне на ўспамін гэтую карцінку, — сказала мне аднойчы Нікіяна і паказала ілюстрацыю да пээмы «Яўгеній Анегін»: спатканне Таццяны з Анегінам, і пад ёй радкі:

...Вы ко мне писали,
Не отпірайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья...

— Зробіш, Цінчака? Намалюй, калі ласка!

Божа мой! Аб чым яна так просіць!.. Гэта ж каб Нікіяна захацела ўбачыць сцэны нашай кватэры скрозь размаляванымі, я б, не задумаўчыць, кінулася выконваць яе жаданне.

Тры дні я карпела, высунуўшы язык ад стараннасці, над сваім творам і, нарэшце, прынесла ёй, паказала. Наогул атры-

малася нядрэнна — натуральна і даволі падобна. Нікіяна пахваліла.

— А цяпер вазьмі ручку і падпіши ўнізе друкаванымі літарамі...

— «Вы ко мне писали»?
Не, іншае. Я прадыктую табе.
Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Іх вовсе недостоин я.

— Напісала? Ну, дзякую...

У гэты вечар Каленік прыйшоў адзін. За чаэм Нікіяна загаварыла пра мае заняткі маляваннем і папрасіла паказаць госцю мой апошні «шэдэўр». Я і рада пахваліцца, пабегла падскокам, прынесла малюнак і паклала перад ім на стол. Каленік уважліва разглядеў і ўхваліў маю работу:

— У дзяўчынкі несумненныя здольнасці. Вам было б варта аддаць яе ў мастацкае вучылішча.

Я расцвіла ад пахвалы гэтага ганарыстага нелюдзімага чалавека.

— А скажы, калі ласка,— павярнуўся ён да мяне,— гэта ты сама прыдумала, што намалываць?

— Ды не-е. Гэта з кніжкі,— зашчабятала я бяздумна,— мяне Нікіяна папрасіла — Сарвалася з месца, памчалася і прыгнела цяжкі том Пушкіна.

— Вось гэты малюнак,— раскрыла перад Каленікам кнігу.— Падобна?

Каленік моўкі парайноўваў малюнкі, адзін і другі, і нараэшце спытаўся з ледзь прыкметнай крываю усмешкай:

— А чаму табе захацелася падпісаць іншы тэкст?

— Мне зусім не захацелася. Мяне Нікіяна папрасіла...— засакатала я зноў. Глянула на Нікіяну і... у момант асеклася. Што такое? Што з ёю? Твар Нікіяны, заліты чырваниню, выказваў такую разгубленасць, такую бездапаможную просьбу, што сэрца маё ўпала і пакацілася кудысьці ў ногі. «Божа мой! Што я нарабіла!» У гэты момент успыхнула здагадка: «Я выдала яе! Я выдала сваю Нікіяну! Што я нарабіла!»

А Каленік моўкі пераводзіў халодны дапытлівы позірк з мяне на Нікіяну, на маму і зноў на мяне... О, як я зненавідзела ў гэты момент! Я злосна рванула з ягоных рук кнігу, штурнула яе на падлогу і з плачем уткнулася тварам маме ў калені.

— Што такое? Што здарылася? — дзівілася мама, намагаючыся прыўзняць мой твар.— Чаго ты, Цінчака?

Яна нічога не магла зразумець, бо наогул пра гэты малюнак нічога не ведала. «А я ж, я!.. Не магла здагадацца! Гэткая вялікая дзяўчынка і гэткая дурніца! Божа, што я за чалавек! Чаму я заўсёды раблю не тое, што трэба!»

Каленік устаў і, ледзяным тонам развітаўшыся, выйшаў з пакоя. Мы засталіся адны. Тады я павісла ў Нікіяну на шыі, цалавала яе заплаканыя очы, шокі, рукі, маліла дараваць мене, патрабавала: «Ну, пабі мяне! пабі мяне! Каб я не была такая дурніца, дурніца!..»

А Нікіяна мяне ж суцяшала:

— Я сама вінаватая. Выдумала нейкае рамантычнае глупства.

— Можа б вы мне растлумачылі нараэшце, што здарылася? — сердавала мама, нічога не разумеючы.

А здарылася, аказваецца, вось што: гады са два назад, апынуўшыся неяк з Каленікам сам-насам, Нікіяна намёкам выдала яму тайну свайго сэрца. Каленік зрабіў выгляд, што нічога не зразумеў, павёў размову на іншае і мімаходзь прадэкламаваў маналог Анегіна: «Но я не создан для блаженства... Напрасны ваши совершенства...», даўши зразумець свае адносіны да яе.

Але хіба магло закаханае дзяўчынае сэрца ўтаймавацца? Такія, як Нікіяна, кахаюць адзін раз у жыцці. Мінула колькі часу, больш крыху суняўся, і Нікіяна наважылася яшчэ раз выправаваць шчасце, нагадаць яму пра ту юную сустрэчу, у глыбіні душы спадзеючыся на інакшы адказ...

— Ой, як мне сорамна!.. Як мне сорамна!.. — кідалася Нікіяна з аднаго кутка ў другі.— Як усё па-дурному!.. Ды яшчэ і дзіця заблыталася ў гэтую бязглаздую выдумку...

Мама, таксама засмучаная, сказала, уздыхнуўшы:

— Не, мама Цінка для канспіраціі не прыдатная, занадта прастадушная. Бяда ды і толькі! Нялёгка ёй будзе ў жыцці. І гэтым яна нагадвае цябе, Ніна.

Я тоненка хныкала, усхліпваючы, нібы прадчувала, што так сапраўды і становіца. А мая мілая Нікіяна пазірала на мяне разгублена, і ў куточках яе вуснаў застывалі ледзь прыкметнай горкай усмешка.



Усе падзеі як быццам адцясніла кастрычніцкая сустрэча з аднакурснікамі.



Самы ўрачысты момант.



Майна Пятроўна Паўлава.

ГЭТА НЕ ЗАБУДЗЕЦЦА

Размову, напэўна, трэба было пачаць з таго месяца, калі была зацверджана моя дысертацыя і мне прысвоілі ступень доктара медыцынскіх навук. Або з таго, калі афіцыйна было адкрыта рэспубліканськае дзіцячая гематалагічнае аддзяленне пры першай клінічнай бальніцы і мне давялося яго ўзначаліць. Але усе гэтыя падзеі як быццам адцясніла кастрычніцкая сустрэча з аднакурснікамі. Уяўляеце сабе: праз дваццаць гадоў сустрэліся былыя студэнты 28-га выпуску Мінскага медінстытута!

Ужо многім далёка за сорак, асабліва тым, хто паступаў у інстытут пасля фронту. Памятаю, з якой павагай я, нядайня школніца, глядзела тады на іх палінільная гімнасцёркі, ордэны на грудзях. Вадзім Астапенка, Аня Чайлытка, Косця Засенка, Вася Касмачоў, Бора Саковіч... і такіх 108, хто прыйшоў суроўую школу вайны ў рэгулярных часцях Савецкай Арміі, у партызанскіх атрадах. Кожны чацвёрты з маіх аднакурснікаў...

Гады вучобы прайшлі хутка. Кожны з нас, пакідаючы інстытут дваццаць гадоў таму назад, быў ахоплены імкненнем кінуцца ў бой за выратаванне чалавека, уступіць, няхай нават у няроўную, схватку са смерцю.

І вось мы зноў у інстытуте. Многія прыехалі з далёкіх і блізкіх гарадоў, раённых цэнтраў, вёсак. Не для таго толькі, каб сустрэцца, пабачыцца, але і каб асэнсаваць перажытае і зведанае, расказаць сваім настаўнікам і сябрам, як дваццаць гадоў стаялі на варце здароўя

народа, як выконваю сяшчэнную клятву савецкага ўрача.

Сустрэліся — і як быццам не было гэтих дваццаці гадоў. Як і раней, аднакурснікі клічуцца нас дзяўчатамі, а мы іх — хлопцамі. Хай сабе ў аднаго галава запарушана інеш, а ў другога прарэзлася лысіна. Што? Дзіна Кавалеўская ўжо бабуля! Лёня Казлоўскі, Коля Войценка і Вася Харытончык дзядуліямі сталі! Вось гэта здорава! Вось што такое дваццаць гадоў...

Але як добра, што ніхто з нас не адчую іх цяжару. Напэўна, таму, што кожны захоплены сваёй справай, сваёй ідэяй. Усім німа калі, ва ўсіх шмат клюпатаў. У Вадзіма Астапенкі — зараз ён прафесар і Вадзім Рыгоравіч даўно — нават некалькі неадкладных спраў адразу. Гэта я ведаю дакладна, бо працу разам з ім у інстытуте. Ён і пасля доктарскай дысертацыі працягвае ўдасканальваць методыку аперацыі па выдаленню валляка. Напісаў манаграфію. Адначасова ён — дэкан лячэбнага факультэта. І, апрача того, Вадзім Астапенка ведае пра кожнага нашага аднакурсніка ўсё. Па яго ініцыятыве — ён у нас нязменны старшыня аргкамітэта — ужо трэці раз мы сустракаемся вось так у сваім інстытуте.

І на гэты раз ад яго мы даведаліся, што Таццяна Гузава, Міхаіл Скрыган і яшчэ дзесяць аднакурснікаў сталі заслужанымі ўрачамі БССР, чатырнаццаць нашых выпускнікоў атрымалі вышэйшую, а пяцьдзесят чатыры — першую катэ-

горыю, толькі за апошнія пяць гадоў восем сяброў-таварышаў узнагароджаны за сваю працу ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга. Вадзім ведае ўсіх па імёнах. І мы ўдзячныя яму за тое, што ён паспявае сачыць за кожным з нас.

Як не ганарыца, што за дваццаць гадоў 18 нашых аднакурснікаў сталі дактарамі і 86 — кандыдатамі медыцынскіх навук. Гэта значыць, кожны чацвёрты выпускнік звязаў сваё жыццё з навукай у імя здароўя людзей.

Дзесяці там, у прэзідыуме, сядзіц наш першы прафесар — Саша, цяпер ужо Аляксандр Уладзіміравіч Шот. Гэта ён працаваў апарат штучнага кровавзвароту і робіць найскладнейшыя аперацыі на сэрцы. Колькі людзей выратаваў за гэтыя дваццаць гадоў! А тады, калі ён разам з нашым настаўнікам, прафесарам Пятром Мікалаевічам Маславым аперараваў маю сястру, яна была ў іх, здаецца, пятай. Памятаю, як я, не скажаўшы бацькам пра дзень аперацыі, стаяла адна ў калідоры і некалькі гадзін чакала, калі ж адчыняцца дзвёры аперацыі. А калі яны адчыніліся і я ўбачыла незабыўныя твары стомленых хірургаў, а следам на каталцы паружавелую Наташку, якая яшчэ спала,— здавалася мне, што сэрца захлынецца ад радасці.

Зараз Наташи дваццаць трох гады, яна стала журналісткай, выйшла замуж. Усякі раз, калі бывае ў Мінску, заходзіць на кафедру факультэцкай хірургіі, якую даўно ўжо ўзначальвае Аляксандр Уладзіміравіч Шот, каб яшчэ раз пакланіцца свайму выратавальніку.

Колькі ж людзей вось гэтак жа ўдзячны за выратаванне жыцця майм аднакурснікам — прафесару Леаніду Вікенцевічу Аўдзюю, які зараз ўзначальвае 2-ю кафедру шпітальнай хірургіі і з'яўляецца галоўным хірургам нашай рэспублікі, прафесару Вячаславу Андрэевічу Мохарту, які ўзначальвае кафедру уралогіі ў інстытуце ўдасканалення ўрачоў і з'яўляецца галоўным уrolагам Беларусі, прафесару Міхаілу Мікалаевічу Ламаку, які ўзначальвае кафедру і Беларускі наўукова-даследчы інстытут туберкулёзу. Ды хіба толькі ім?

Беды падсцерагаюць чалавека часцей за ўсё нечакана і ў самым непрадбачальным месцы. Памятаю, ляцела я па тэрміноваму выкліку на кансультацию ў Малатковічы. Вельмі спяшалася: у сямігадовага дзіцяці кішечнае кровавацчэнне... і трэба ж было, каб самалёт прыземліўся так няўдала — кола, прапелер, ілюмінаторы — усё разляцелася ў розныя бакі. Добра яшчэ, што лётчык хутка ачуняў і мы не згарэлі. Я апрытомнела ўжо ў санітарнай машыне. А ў хірургічным аддзяленні, куды мяне прывезлі, на дапамогу кінулася мае дарагі аднакурснікі — загадчык аддзялення Мікалай Яроміч і яго жонка, акушэр-гінеколаг той жа бальніцы Нона Навіцкая.

Хворае дзіця, да якога я ляцела па выкліку, прынеслі да мяне назаўтра. Не падымаючы галавы, агледзела яго, азнаёмілася з аналізамі, назначыла лячэнне. Праз тыдзень яно было здаровае, а я доўга яшчэ не спадзявалася паправіцца. І ўсё-такі Мікалай Яроміч і Нона Навіцкая выратавалі мяне, паставілі на ногі, вучылі занава хадзіць. Як жа я радавалася, убачыўшы іх на гэтай кастрычніцкай сустрэчы нашых выпускнікоў! Так і называю Мікалая і Нону: мае выратавальнікі.

Вярнулася да жыцця — і зноў за свае даследаванні, бо таксама захапілася на-

вукай. Працавала пасля інстытута чатыры гады ўчастковым урачом-педыятрам, а потым наш настаўнік, акадэмік Акадэміі навук БССР Васіль Антонавіч Ляонаў запрасіў у свою клініку і захапіў навырашанымі проблемамі ў педыятрыі. А мне яшчэ ў школе ды і ў інстытуце здавалася, што няма нічога вышэй, чым пазбавіць дзіця ад хваробы. Усё жыццё люблю дзяцей, і яны мне, па-моему, плоцьцым жа. Я і ў студэнцкія гады пастаянна ездзіла з дзецьмі вожатай у піянерскія лагеры, хадзіла ў паходы, сядзела ля піянерскіх кастроў. І зараз для мяне няма большага гора, чым бачыць паміраючае дзіця, і няма лепшай радасці, чым выпісваць з бальніцы, калі яно паправілася, паздаравела.

Гэтай радасці і навучыў мяне наш мудры Васіль Антонавіч, які, на жаль, не дажыў да сённяшняй сустрэчы. Колькі ён ведаў! І колькі патрабаваў ад нас! Але чым больш ведаеш, тым лепей бачыш, як шмат яшчэ навырашаных проблем, нязнойдзеных способаў лячэння многіх хвароб, у тым ліку і хвароб крыві. Іменна з гэтай проблемай я і звязала свой навуковы лёс.

Спачатку даследавала ролю мікраэлементаў: медзі, цынку, кобальту, никелю ў шкілеце нованараджанага. Потым узялася за даследаванне натуральнай радыёактыўнасці ў развіцці такога грознага захворвання крыві, як лейкоз.

У арганізме чалавека змяшчаюцца мікраэлементы ўсёй табліцы Менделеева, і кожны з іх адыгрывае пэўную роль ў жыццядзейнасці. Адхіленне ад нормы — павелічэнне колькасці аднаго мікраэлемента або памяншэнне долі другога — вядзе да таго ці іншага захворвання. Калі мы даведаемся, якая роля належыць кожнаму з іх, навучымся рэгуляваць іх супадносіны ў арганізме,— будуць знайдзены і спосабы лячэння многіх цяжкіх хвароб.

Але гэта, так сказаць, маленькае адступленне. Нездарма ж кажуць: што ў каго баліць, той пра тое і гаворыць. Я пятнаццаць гадоў вяду гэтыя даследаванні. Радуюся, што яны знайшли прызнанне. Упершыню ўдалося ўстанавіць парушэнне метабалізму радыёактыўных элементаў у хворых лейкозам, што мае прымыя адносіны да гэтага захворвання.

Здаецца, зусім нядаўна ўсесаюзная атэстатацыйная камісія зацвердзіла маю доктарскую дысертацыю і прысвоіла мне ступень доктара медыцынскіх навук. Аднак гэта — толькі начатак работы. Для мяне цяпер ясная, напрыклад, роля натуральнай радыёактыўнасці, яе залежнасць ад зневягнага фону ў развіцці лейкозаў. Трэба знайсці сродкі лячэння. Іх ёсьць ужо нямала. Але хочацца знайсці, выпрабаваць і скарыстаць у комплексе з ужо вядомымі яшчэ больш дзейсны сродак.

Словам, трэба думаць, шукаць, працаўца. Вось і працую. Вечарамі і ў выхадныя пішу манаграфію. А калі-ні-какі бяруся і за вершы. Добра, што мае мужчыны — муж і двое сыноў — разумеюць мяне і ўсе хатнія клопаты старавацца падзяліць пароўну.

І так, напэўна, у кожнага з маіх аднакурснікаў. Свае проблемы, свае клопаты, свае неадкладныя справы. Но, як гаварылі нашы мудрыя настаўнікі ў той каstryчніцкі вечар, для нас восень яшчэ не стала, мы пакуль у росквіце творчага лета. Дык няхай жа яно працягненца як мага даўжэй!

Маіна ПАУЛАВА,
доктар медыцынскіх навук

У лістападзе перагарнулі лісткі студзеніскага календара.



Ларыса Александровіч.
Фота Я. Контыша.

УДВАЯ ШЧАСПІВЫ!

Ведаеце, што я думаю ў гэтыя дні? Што хочацца крышку затрымаць адыхацьчы год і сказаць яму на развітанне некалькі ўдзячных слоў. Такі ён быў плённы для ўсёй нашай брыгады і для мяне асабіста. Але пасправай затрымаць яго, калі мы яшчэ ў лістападзе перагарнулі лісткі студзеніскага календара і другі месяц працуем у лік чацвёртага года пяцігодкі.

Працуем і радуемся: колькі нашых лямпачак успыхнеле на навагодніх ёлках у клубах, палацах культуры, у новых дамах! Толькі ў каstryчніку мы выпуслі іх больш як 25 тысяч. Гэта звыш плана! Мы — гэта наша невялікая, але дружная брыгада, дзе працуюць амаль адны дзяўчата. Вы б пабачылі, якія яны прыгожы ў працы! Як ёсьць чарапініцы. Шкляная загатоўка, здаецца, толькі што паявілася на лініі — а на контрольным стэндзе вось ужо ярка ўспыхвае 200-ватная лямпачка.

Гляджу на гэтыя ўспышкі і прыгадваю кадры даўняй кінахронікі. Стары селянін упершыню запаліў электрычнае свяцло ў сваёй хаце. Здзіўленню і радасці няма канца-краю: яшчэ ўчора тут патрэсвала лучына або капціла газоўка і раптам — сонца!.. Дык вось толькі на нашым контрольным стэндзе ўспыхвае 11 300 такіх сонцаў кожную змену. І нават не такіх, а яшчэ ярчэйшых.

А нам ўсё хочацца больш. Мо таму і за першое паўгоддзе мы раней за ўсіх рапартавалі аб выкананні сваіх сацыялістычных абавязацельстваў. І якая была радасць, калі даведаліся, што за вынікі ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве сакратарыят ЦК ВЛКСМ, калегія Міністэрства электратэхнічнай прамысловасці СССР і прэзідыум ЦК прафсаюза прысвоілі нам званне «Лепшая камсамольская маладзёжная брыгада» з уручэннем Ганаровай граматы і грашовай прэміі.

Цяпер, як кажуць, трэба трymаць марку. Вось і стараемся.

Прайда, не адразу ўчарашня дзесяцікласніцы сталі такімі спрактыкаванымі мантажніцамі, зваршчыцамі, пайшчыцамі, кантролёрамі, як зараз Ніна Баболя, Зоя Мароз, Валя Міцэвіч, Вера Адамчук або Тоня Цябус. Але, мусіць, нам пашчасціла, што та-кімі добрымі настаўнікамі аказаліся майстар участка Мікалай Ігнатавіч Шалонік і брыгадзір Анатоль Аляксееўч Богуш. Гэта яны навучылі працаўца ды і зараз уважліва сочачь за павышэннем кваліфікацыі кожнай з нас. Згуртавалі пад дэвізам: працуеш сам добра — зрабі ўсё, каб і таварыш па працы таксама стаў перадавіком, выпускаў прадукцыю толькі выдатнай якасці.

Нам гэты дэвіз вельмі падабаецца. Не дзіўна, што брыгада такая дружная. Усе любім сваю прафесію, вольны час бавім разам — удзельнічаем у камсамольскай рабоце, у спорце, на-ведваем гурток па вывучэнню асноў эканамічных ведаў, выязждаем у падшэфны калгас «Маладая гвардия» Брэсцкага раёна, у выхадныя дні дзя-журым на тэрыторыі крэпасці-героя...

Дарэчы, яшчэ аб адной памятнай, драгой усім нам навіне адыхацьчага года. У дзень нараджэння Ленінскага камсамола гарком камсамола прысвоіў нашай брыгадзе імя Героя Савецкага Союза Андрэя Мітрафанавіча Кіжаватава. Да апошняга ўдару сэрца змагаўся з гітлераўцамі лейтэнант-пагранічнік. Залатымі літарамі напісаны яго імя на мемарыяльных пла-тах Брэсцкай крэпасці. Гэтае імя мы цяпер вымаўляем кожны дзень, вучымся жыць так, як жыв ён, Андрэй Мітрафанавіч Кіжаватав.

Словам, нам ёсць чым успомніць гэтыя добры і шчодры год. Ён быў шчаслівым не толькі для нашай бры-гады, а і для ўсяго завода, яшчэ зу-сім маладога, але ўжо шырока вядо-мага прадпрыемства. Мяркуйце самі: беларускія лямпачкі купляюць Фран-цыя і Японія, Італія і Англія, Індія і Туніс, Аўстралія і Канада, Аргенцина і Мексіка — 54 краіны свету. Я ўжо не кажу пра ўсе рэспублікі нашай краіны. Як тут не ганарыцца, як не радавацца, што лёс твой моцна звязаны з такім прадпрыемствам!

І калі ўжо гаварыць пра ўласны лёс, пра сябе асабіста, то скажу я вам, што сёлетні год быў для мяне ўдвая шчаслівы. Нядайна камуністы завода прынялі мяне ў партью. У дзесятнаццаць гадоў — такі давер! Жыццё маё цяпер напоўнілася новым зместам. Здаецца, выйшла я на шырокі і светлы шлях, і хочацца кро-чыць і кро-чыць па ім. Тым больш, што побач — сябры, цудоўныя людзі працы.

Ларыса АЛЕКСАНДРОВІЧ,
мантажніца 1-га зборачнага цэха
Брэсцкага электралямпавага
завода, сакратар камсамольскай
арганізацыі участка

Партрэт А. Міцкевіча,
зроблены В. Ванькові-
чам у Вільні ў 1823
годзе.



МІЦКЕВІЧ і МАРЫЛЯ

Да 175-годдзя з дня нараджэння выдатнага польскага паэта

Дарагая рэдакцыя!

Вось ужо 20 год я выпісваю «Работніцу і сляянку». Часопіс гэты мне вельмі падабаецца. Я чанаю яго, нібы нейкае свята. Сама я беларуска, муж партызану у Беларусі. Прашу больш пісаць аб слáўных людзях Беларусі, яе прыродзе. Калісьці мы жылі ў вёсцы Шчорсы Карэліцнага раёна. Там стаяў дуб Міцкевіча. Але вось ужо 20 год, як мы пакінулі тых мясціны... Паведаміце, калі ласка, ці жывы яшчэ міцкевічай дуб. І раскажыце пра самога паэта.

З прывітаннем

Ніна Акімаўна ЧУПРЫНА
гор. Паласаўка Валгаградской вобласці.

Паважаная Ніна Акімаўна!

Мне прыемна паведаміць Вам, што дуб Адама Міцкевіча ў Шчорсах жывы, аб чым Вы можаце пераканацца, глянуўши на фотаздымак, змешчаны ў гэтым нумары. Вечна жывая ў Беларусі і памяць пра геніяльнага паэта, які ў 1819—1820 гадах прыезджаў у Шчорсы, каб працаўца над гістарычнымі матэрыяламі ў багатай бібліятэцы графа Храптовіча. Менавіта тут, у Шчорсах, нарадзілася задума напісаць паэму «Гражына», прысвечаную барацьбе нашых продкаў з крыжаносцамі. Гераіня гэтага твора, жонка лідскага князя Гражына, апрануўшы мужчынскую вопратку, стала ў цяжкі для радзімы час на чале войска і мужна загінула ў сутычцы з ворагам. Пад шчорсаўскім дубам, мабыць, былі складзены першыя радкі паэмы. Тут юны паэт марыў аб шчасці сваёй айчыны. Аб той, што падаравала яму першае каханне.

Напамін аб шчорсаўскім дубе сёння вельмі дарэчы, таму што ўвесь славянскі свет, усё чалавецтва ўрачыста адзначаюць чарговы юбілей Міцкевіча. Ен нарадзіўся 175 год назад, 24 снежня 1798 года, на хутары Завосце пад Навагрудкам, а па іншых крыніцах — у Навагрудку. Вучыўся ў Навагрудскай дамініканскай школе, потым — у Віленскім універсітэце. Ужо ў студэнцкія гады пачаў пісаць вершы ў стылі класіцызму. Аднак хутка, зацікавіўшыся фальклорам, перайшоў на рамантыч-

ная пазіцыі. За ўдзел у тайных студэнцкіх згуртаваннях філаматаў і філарэтаў быў арыштаваны і сасланы ў аддаленую губерні Расіі. Гады выгнання сталі для паэта гадамі творчай працы. У Расіі ён пазнаёміўся і пасябраваў з яе лепшымі сынамі на чале з Пушкіным і Рылеевым, напісаў «Крымскія санеты» і паэму «Конрад Валенрод».

У 1829 годзе Міцкевіч назаўсёды пакінуў славянскія землі. Жывучы ў Германіі і Францыі, ён напісаў яшчэ трэцюю частку паэмы «Дзяды» і эпапею «Пан Тадэвуш», дзе праславіў прыгажосць роднай Навагрудчыны. Потым, адарваны ад радзімы, адышоў ад паэтычнай творчасці: чытаў лекцыі, рэдагаваў газеты, змагаўся за вызваленне Італіі. Нястомнае сэрца паэта-патрыёта перастала біцца 26 лістапада 1855 года ў Канстанцінопалі, куды ён прыбыў з палітычнай місіяй.

Пра высакародны жыццёві і творчы шлях Міцкевіча, пра яго выключнае месца ў гісторыі польскай літаратуры, яго сувязі з Беларуссю і ўплыў на развіццё новай беларускай літаратуры можна расказваць бясконца. Але пра ўсё гэта ўжо напісаны сотні і сотні кніг і артыкулаў. Таму я лепш сёння раскажу Вам, Ніна Акімаўна, і іншым чытакам часопіса толькі пра адну старонку жыцця вялікага паэта, якая ўсё яшчэ недастаткова даследавана і ацэнена. Пра яго першае ўзвышанае і трагічнае каханне, якое пакінула глыбокі след ва ўсёй яго творчасці. Без гэтага пачуцця Міцкевіч, мабыць, не стаў бы Міцкевічам, прынамсі такім, якім мы ведаем яго сёння.

Сапраўды, дзе вытокі рамантычнай паэзіі Міцкевіча? Што натхняла яго, калі ён пісаў свае славутыя балады і рамансы, «Гражыну», «Дзяды» і «Пана Тадэвуша»?

Польская і сусветная класіка? Так. Міцкевіч дасканала ведаў антычную літаратуру. Захапляўся творамі Шэкспіра і Байрана, Гётэ і Шылера. Высока цаніў іншыя славянскія літаратуры, асабліва рускую. Чэрпаў натхненне ў айчынным пісьменстве — паэзіі Каханоўскага, Красіцкага, Нямцэвіча. Сляды літаратурных уплываў лёгка адшукаць у кожным буйным творы паэта.

Але найбольш жыватворчай кръніцай міцкевічаўскага натхнення было ўсё ж само жыццё, сама рэчаіснасць. Былі ўражанні дзіцячых і юнацкіх год, праведзеных на беларускай зямлі, на Навагрудчыне. Уражанні, што засталіся ў памяці і сэрцы на ўсё жыццё.

У паэзіі Міцкевіча арганічна ўвайшла «зямля Навагрудская» — яе палі і лясы, воды Нёмана і Свіцязі, той жа дуб у Шчорсах і альтанка з ліп у Турганавічах. Паэт выдатна ведаў раслінны і жывёльны свет Беларусі і потым дакладна яго апісаў у «Пане Тадэвушы». Жывучы ў Парыжы, ён пасадзіў у гародчыку на памяць аб Навагрудчыне дрэўца рабіны і ахвотна вучыў французаў адрозніваць добрыя грыбы ад дрэнных.

У паэзіі Міцкевіча жывуць і дзейнічаюць людзі тагачаснай Беларусі — сляяне, дробная шляхта. Паэт шчыра спачуваваў народні сляяні і асудзіў жорсткасць прыгонікаў у баладзе «Рыбка» і другой частцы «Дзядад», заснаваных на старадаўнім беларускім народным абрэдзе. З народным жыццём Міцкевіч добра пазнаёміўся, ходзячы разам з сваімі сябрамі Занам і Чачотам па сляянскіх вяселлях, хайтурах, кірмашах. Юнака глыбока ўражвалі беларускія народныя песні, казкі, легенды, з якіх потым нарадзіліся многія рамантычныя балады. Паэт з дзяцінства ведаў беларускую мову і даў ёй высокую ацэнку, чытаючы лекцыі ў Калеж дэ Франс.

І сярод людзей, з якімі паэт сустрэўся на Навагрудчыне, быўла Марыя Верашчака. Без гэтай дачкі беларускай зямлі, без таго светлага пачуцця, якое яна выклікала ў нясмелым юнаку, сусветная літаратура не мела б паэм «Дзяды», шматлікіх балад, рамансаў і санетаў. Яна была для Міцкевіча тым, чым Беатрычэ для Данте, Лаура для Пятраркі. Была няздзейненай марай аб шчасці, прыгажосці і дасканаласці.

Упершыню яны сустрэліся летам 1818 года. Тамаш Зан, адзін з кіраўнікоў тайных віленскіх таварыстваў, едучы на канікулы ў Туганавічы, што на Навагрудчыне, да свайго сябра Міхала Верашчакі, захапіў з сабой дзесятніцацігадовага Міцкевіча. Старадаўні шлях вёў паўз таямнічыя берагі Свіцязі, праз ма-



Дуб Міцкевіча ў Шчорсах.



Марыля Верашчака. Рэпрадукцыя з партрэта невядомага мастака, зробленая з мініяцюры, якая захоўвалася ў Міцкевіча.

ляйнічы Плужынскі бор. Па дарозе Зан расказваў Міцкевічу пра старадаўні беларускі шляхецкі род Верашчакаў. Бацька Міхала быў нават маршалкам навагрудскай шляхты. Але пасля яго смерці багатая калісці сям'я прыкметна збяднела. У туганавіцкім двары засталіся два маладыя хлопцы, Міхал і Юзаф, ды «паненка на выданні». Яны вялі вясёлае жыццё, любілі балі і паляванні, а гэта патрабавала грошай. Таму, казаў Зан, удава маршалка зычліва глядзіць, калі да яе дачкі заліцаеца даволі багаты граф Ваўжынец Путкамер. Сама ж «паненка на выданні», Марыля Верашчака, адносіцца да графа не дужа прыхильна. Зрэшты, Марыля як неба ад зямлі адрознівалася ад правінцыяльных шляхцянак. Яна чытае нават Вальтера, Русо і Гётэ! А ўжо колькі ў ёй анельскай дабраты і цнатлівасці...

Пакуль змораны конік даклыпаў да Туганавіч, ва ўяўленні Міцкевіча ўжо склаўся паэтычны вобраз «незядомай істоты». Сэрца поўнілася прадчуваннем нязвычнага. Але калі абодва падарожнікі ўвайшлі на драўляны ганак туганавіцкага двара, ніхто іх не сустрэў, бо гаспадары якраз наглядалі на полі за жнівом. Зан аднак не разгубіўся, націснуў клямку і разам з сябрам скіраваўся ў пакой, дзе звычайна спыняўся раней. Ды пакой ужо быў заняты. На крэсле вісела белая сукня з ружковай стужкай, падрыхтаваная на заўтрашнюю нядзелю. У паветры стаяў тонкі водар кветак і парфум. Кавалерскі пакой аказаўся дзявочым жытлом. І яшчэ не пабачыўши яго гаспадыні, Міцкевіч, як успамінаў Зан, ужо закахаўся ў яе сукенку. Гэтак жа потым закахаеца ў сукенку Зосі галоўны герой «Пана Тадэвуша»...

Збынтэжана зачыніўшы дзвёры, сябры пайшлі на сустрач гаспадарам. Сярод жытнёвой ніви, асветленай апошнімі промнямі сонца, Міцкевіч урэшце ўбачыў ту, што стала яго Джульетай.

Дык якой жа была яна, юнае натхненне паэта? Дакладна адказаць на гэтае пытанне цяжкавата. Да нас дайшоў толькі адзін мініяцюрны партрэцік Марылі, зроблены невядомым мастаком на пласцінцы з слановай косці. Гэтую мініяцюру Міцкевіч захоўваў пры сабе ўсё жыццё. Потым яна трапіла ў Кракаўскі Нациянальны музей. Ды, як сцварджалі відавочцы, партрэт не дужа нагадваў арыгінал. Рысы Марылі на ім агрубленыя, несиметрычныя. Больш дасканалы партрэт, які рэпрадукуюецца ў гэтым нумары. Але ён пісаўся ў XIX стагоддзі не з натуры, а з... той жа няўдалай мініяцюры.

Некалькі апісанняў вонкавага выгляду Марылі пакінулі яе сучаснікі. Звычайна яны падкрэсліваюць, што перадаць яе рысы амаль немагчыма. Вось што піша, напрыклад, сваяк Верашчакаў выдатны падарожнік Ігнат Дамейка: «Яна не была прыгожай у тым сэнсе, які ўкладваюць у гэтае слова звычайныя людзі: невысокая, круглатварая, з вялікімі блакітнымі вачыма

і светлымі валасамі; асабліва чароўныя былі яе вусны і погляд. Апошні сведчыў аб яе жывым уяўленні, пэўнымі характары души і глыбокімі пачуцці. Яе прыгажосць была не ў форме, але ў духу. Яна, пэўна, давяла б да адца самага лепшага мастака, які захацеў бы перадаць тое, што было ў ёй сапраўды прыгожым і што ў ёй баўчы і разумеў Адам».

Розныя мемуарысты, разыходзячыся ў дэталях, адзінагалосна прызнаюць, што Марыля Верашчака была не звычайнай, выключнай жанчынай свайго часу. Гарманічная, дасціпная, вясёлая, летуценная, яна да таго ж была надзелена прыроджаным розумам, атрымала добрую адукцыю, ведала французскую, італьянскую, нямецкую мовы, прыгожа спявала і іграла на фартэп'яна ўласныя апрацоўкі беларускіх народных песень. І таму нічога дзіўнага, што Міцкевіч, чые сэрца яшчэ не зведала кахання, адразу звярнуў увагу на новую знаёмую, роўна на год ад яго маладзейшую. Марылі таксама прыйшоўся да спадобы чарнавокі юнак з доўгімі цёмнымі валасамі. Ён так прыгожа гаварыў аб служэнні айчыне, народу, так пранікнёна чытаў свае і чужыя вершы. Як прыгадваў Дамейка, Марыля адразу ўзяла паэта пад сваю апеку, бо «сэрцам прадчуvalа, кім ён меўся стаць у будучым». Яна ўбачыла ў ім генія — не ў Зане, не ў Чачоце, не ў іншых паэтах-філаматах, а менавіта ў Міцкевічу.

Спачатку адносіны маладых не выходзілі за межы «праменікавага кахання», «тэорыю» якога распрацаваў Тамаш Зан. Паводле гэтай «тэорыі», важней за ўсё платанічна агульнасць душ, што ўзнікае пры абмене нематэрыяльнымі часцінкамі — «праменікамі» любові. Старэйшыя не звярталі на Адама і Марылю ўвагі, бо не маглі дапусціць нават думкі, каб бедны «мінскі каморнікавіч» асмеліўся паквапіцца на руку і сэрца «панны маршалкоўны». Таму маладыя, прадастаўленыя самі сабе, разам чыталі кніжкі, гулялі ў шашкі, вандравалі па мініяцюрах ваколіцах. Яна гаварыла яму аб славе, што яго чакае, «кнавуцы, айчыне, сябрах». Паступова яны знайшлі ў сабе «дзіўную згоднасць і гармонію». «Што адзін падумаў, тое адгадала другое», — пісаў потым паэт у чацвёртай частцы «Дзядоў». Страсць прыйдзе таксама потым. А пакуль што Міцкевіч спакойна задаваў сабе пытанне:

Калі не страча цябе я — не плачу,
Спакойны — калі цябе раптам пабачу;
Аднак, як на час ты даўжэйши знікаеш,
Чагось не стае мне, кагось не хапае.
І ў смутку сабе задаю я пытанне:
Ці гэта дружба, ці гэта каханне?

(«Няўпэўненасць», пераклад Н. Тарас).

Асабліва часта маладыя размаўлялі аб літаратуре. Марыля з захапленнем гаварыла аб новых творах і паэтычных напрамках, свядома штурхала Міцкевіча на рамантычны шлях. Аднойчы, праслушаўши цікавую легенду, якую над берагамі Свіцязі ім расказаў стary беларускі рыбак, Марыля сказала свайму спадарожніку: «Вось гэта паэзія! Напішы нешта такое!» І ён напісаў «Свіцязь» і «Свіцязянку», дзе робіць Марылю сваячкай русалак і нашчадкам легендарнага князя Тугана. Ён парваў з класіцызмам і стаў рамантыкам. Дзякуючы Марылі, прызнаваўся потым Міцкевіч, у Туганавічах над ім разбіўся «шкляны шар, напоўнены паэзіяй».

Аднак паступова звычайная прыязнасць перайшла ў «вулканічнае пачуццё». Усё пазней і пазней зацягваліся шпацыры па туганавіцкаму парку. І толькі векавыя ліпы, што зрасліся ў альтанку, ведаюць сёння, абы чым шапталіся дзве маладыя людзі ў месячныя вечары. Адно пэўна: іх адносіны былі чистыя і цнатлівія. «Значыцца, яе пакахаўши, вярнуўся б да цноты!» — усклікаў потым паэт у тых жа «Дзядах». І дадаваў: яе нельга ні ў чым папракнуць. Хіба ў тым, што «яе пацалунак — нібы нектар боскі»...

З канікулаў Міцкевіч вяртаўся ў Вільню ў самым узноўстві настроі. Яго запрасілі сюды прыехаць і ў наступным годзе. Вершы цяпер пісаліся лёгка і спорна. І кожны быў прызнаннем у любові:



ПАДАЮЦЬ СНЯЖЫНКІ

— Я больш за їх зіму
люблю...



— Як эскимо!



— Наша єзяла!



Доўгачаканая, яна ўсё ж прыходзіць
знянацу. Пакрые белым дываном зям-
лю, упрыгожыць пуховымі хусцінамі
дрэвы, закуе лёдам рэкі, закруціць
шумлівия мяцеліцы.

Ці не за гэта мы любім яе, суровую
матухну-зіму!



Зімовая мелодыя.



ЯК РОДНАЯ МАЦІ

...Маленькі Саша запоўніў дом шумам, вясёлым гоманам і смехам. Ніна Пятроўна і не заўважыла, як ён вырас, як настаў дзень, калі трэба было першы раз выпраўляць яго ў школу. Туды яны прыйшли разам.

Яна моцна сціснула руку сына і тут жа выпусціла яе. Сашу падхапіла і панесла дзіцячая плынь.

Кожны дзень прыходзіла яна ў школу № 2, чакала званка, калі адчыняцца дзвёры класа і яна ўбачыць Сашу і яго сяброў. І не заўважыла, калі і як кожны з гэтых хлапчукоў і дзяўчынак стаў ёй вельмі дарагім. На перапынках яна гуляла з дзецьмі ў розныя гульні, пасля ўроку дапамагала сабраць свае рэчы, праводзіла са школьнага двара. Калі хто з дзеяцей не прыходзіў у школу, яна пачынала трывожыцца: ці не захварэў, ці не здарылася чаго? І так прырасла сэрцам да гэтых маленъкіх, што часам нават ёй здавалася: усе яны — яе дзеци.

Ніна Пятроўна Сукала стала неабходнай у школе. Яе выбралі старшыней бацькоўскага камітета класа.

...Ніна Пятроўна заўважыла, што дзяўчынку агарнула нейкая трывога. На перапынках яна стаяла адна, а на ўроках, калі выклікала настаўніцу, дык не ведала, што адказаць, бо не слухала тлумачэння. Ніна Пятроўна памалу, асцярожна пачала дапытвацца, чаму яна такая сумная. Але дзяўчынка маўчала. І жанчына пайшла да яе дамоў.

Бацькі і бабуля сустрэлі насцярожана. У іх вачах яна чытала: «Чаго лезеш не ў сваю справу? Ты ж не настаўніца...» Яна спачатку збліжылася, разгубілася. Але на яе гляздзела маленъкая Ірынка, сястрадтой вучаніцы, не па-дзіцячаму задуменная, самотная. Ніна Пятроўна выправіла дзеяцей на вуліцу і пачала гаварыць з дарослымі. Маці дзяўчынкак накінулася на бабулю:

— Гэта ты ва ўсіх нашых бедах вінаватая!

Бабуля пачала крычаць на нявестку, каб тая выбіралася з яе хаты.

Старая сямейная гісторыя: свякруха і нявестка не маглі жыць пад адным дахам.

Калі б не дзеци, Ніна Пятроўна не стала б размаўляць з гэтym людзьмі. Няхай бы самі разбраліся і знаходзілі выйсце. Але хіба можна пакінуць дзеяцей у такой абстаноўцы? Доўга не думаючы, яна прапанавала маладой сям'і перафрацца часова да яе. У цеснаце, ды не ў крыйдзе. Потым хадзіла ў райвыканком, у іншыя грамадскія ўстановы, з цяжкасцю, але дабілася для гэтай сям'і пакой. Іх паставілі на чаргу для атрымання кватэры. Тая дзяўчынка вучыцца цяпер у машынабудаўнічым інстытуце. Яе сястра — у школе. З бабуляй сям'я паміралася.

...Яна часта сустракае Аню. Дзяўчына нядайна скончыла тэхнікум, працуе, займаецца завочна ў інстытуце. Прыгожая дзяўчына, добра выхаваная, разумная, жыццярадасная. Што і казаць, Ніна Пятроўна з гордасцю глядзіць на Аню, бо ёсць і яе заслуга ў тым, што добра і шчасліва склаўся лёс дзяўчыны. А было так. Маці Ані цяжка захварэла і трапіла ў бальніцу. Бацька прывёў «чужую цётку». Дзяўчынка стала ўцякаць з дому. Ніна Пятроўна гутарыла з бацькам, пераконвала, што ён паві-

нен думаць у першую чаргу пра дзеяцей, але той і слухаць не хацеў. Тут жа падаў на развод, адсудзіў адзін пакой, прывёў новую жонку. Аня з братам зусім не прыходзілі дадому. Ніна Пятроўна энергічна ўзялася за справу. Яна наведвала хворую жанчыну, клапацілася, каб дзеци былі дагледжаны. Настояла, каб суд перагледзе справу аб кватэры, і выступала грамадскім абаронцам дзеяцей. Нарэшце, кватэру цалкам прысудзілі ім. Урачы вярнулі здароўе іх маці. Аня з братам зноў сталі радасныя і бесклапотныя, як і ўсе дзеци.

Цяпер Ніна Пятроўна старшыня бацькоўскага камітета класа, намеснік старшыні бацькоўскага камітета школы, няштатны інспектар дзіцячага пакоя міліцыі Каstryчніцкага раёна г. Магілёва. Яе рабочы дзень пачынаецца рана і заканчваецца позна. Трэба паглядзець, як паводзяць сябе вучні ў кінатэатры, на вуліцы, у дварах. Трэба пагутарыць з іх бацькамі, парайца.

Ніна Пятроўна ўзнагароджана шматлікімі граматамі раёнага і гарадскога аддзелаў асветы. Ей дзякуюць бацькі, якім яна дапамагала выхоўваць дзеяцей, называюць настаўніцай. Што ж, гэта і сапраўды так. Нічога, што ў Ніны Пятроўны няма педагогічнай спецыяльнасці. Для мноўгіх дзяўчынак і хлопчыкаў яна добрая і любімая настаўніца, якая водзіць іх у кіно і тэатр, вучыць хадзіць на лыжах, наладжвае прагулкі па Дняпру, вучыць спявати, танцеваць, выхоўвае ў іх любоў да працы, культуру паводзін, вучыць быць сапраўднымі патрыётамі нашай Радзімы.

Ніна Пятроўна не ўяўляе свайго жыцця без работы з дзецьмі. Камусьці з іх дрэнна — і ёй дрэнна, нехта з іх зрабіў добрае — яна радуецца так, як можа радавацца толькі родная маці.

М. КАЛОШКА

г. Магілёў.



З УСІМІ НЕВЫГОДАМИ

Я з сям'ёй жыву ў саўгасным васьмікватэрным доме на першым паверсе. Лічыцца, што дом з усімі выгодамі, але яны ператварыліся ў звышневыгоды: каналізацыйныя калодзежы забіты і не працујуць, а паколькі я жыву на першым паверсе, то маю справу з усімі выцякаю-

чымі (з верхніх паверхаў) вынікамі. Пасля рабочага дня замест таго, каб адпачыць, мушу прыбіраць аж да пайночы.

У кватэры холад. У мінульым годзе ў ёй нікто не жывў, і батарэі палопаліся ад марозу. Паходжаныя секты выкінулы, а ад той рэшткі, што засталася, мала карысці.

Хадзіла я да дырэктара саўгаса тав. Усціненкі, але ён сказаў: батарэй няма і не будзе.

Такія «выгоды» псуюць і настрой і здароўе. Няўжо нельга даць ім рады? Не толькі пра вытворчасць, але і пра быт працуючых павінныя клапаціца кіраўнікі гаспадаркі.

Б. АДАМЕНКА
Саўгас «Струкачэўскі»
Кармянскага раёна.

СМЕХ
ЁСЦЬ

РАДАСЦЬ

Усе мы вельмі любім кінакамедью. Але камедыя — рэдкая госьці экрана. А калі нарэшце камедыйны фільм з'яўляецца ў рэпертуары кінатэатраў, ля нас нязменна выстрываваецца чарга. Не мае значэння, дасціны ён ці безгустоўны, разумны ці пусты.

Савецкая кінакамедыя аптымістичная ў самой сваёй аснове. Успомніце класіку кінакамедыі, карціны Г. Аляксандрава «Вясёлыя браты», «Цырык», «Волга-Волга», «Вясна», майяничыя стужкі І. Пыр'ева «Багатая няўвеста», «Трантарысты», «Свінтары і пастух», «Кубанская казакі», энсцэнтралічныя карціны Л. Гайдая «Пёс Барбос і незвычайні крос», «Самагоншкі», «Аперыцыя «Ы», «Каўказская палонніца», музычную камедью Э. Разанава «Карнавальная ноч» і многія іншыя. Гэтым фільмам уласцівы прайдная жыццярадаснасць, светлы народны гумар.

Кінакамедыя можна быць музычнай, сатырычнай, энсцэнтралічнай, пісіхалагічнай; гэта можа быць буфанада, пародыя, памфлет, фельетон. І адна ўмова ававязковая для ўсіх жанраў камедіі — яна павінна быць смешнай. Але тут жа трэба агаварыцца: смех як самамэта не зробіць камедыі. «Смешны анекдот», — гаворыць В. Бялінскі, — перанладзены на размовы, дзе ўдзельнічае пэўная колькасць жывёлін, яшчэ не камедыя». Вельмі слушная заўвага. Мэта смеху ў камедыі — сцвярджэнне. І не толькі сцвярджэнне праз адмаўленне цёмных баноў нашага жыцця. У савецкай камедыі смех яшчэ нараджаецца

ПРАПАЛІ... БОТЫ

Хачу расказаць пра гісторыю, якая здарылася са мной, ці, больш дакладна, з маімі ботамі. Занесла я іх у рамонтную майстэрню, што знаходзіцца ў Магілёве, на праспекце Міру. Работа невялікая — набіць набойкі. Абяцалі зрабіць праз сем дзён. Мінуў тыдзень — мне сказаў, што боты на фабрыцы. Заходзіла яшчэ некалькі разоў, але дарэмна: мае боты не куды зніклі.

Здарылася так, што неўзабаве я выехала з Магілёва, а квітанцыю пакінула

ад супастаўлення сучаснага жыцця нашага грамадства ў адъёштым або адъываючым. Так пабудаваны трагікамедыі Э. Рашана «Сцеражыся аўтамабіль!» і «Старыя-разбойнікі», так, супастаўляючы мінулае і сённяшніе, робіць свае злыя сатырычныя стужкі Леанід Гайдай.

Мы ўжо гаварылі, што смех як самамэта быў заўсёды чужы савецкай кінакамедыі. Але ў заходніх кінематографій большая частка камедый паставлена толькі дзеля таго, каб адцягнуць людзей ад надзённых проблем рэчаінасці. Зубаскальства, смех дзеля смеху—вось асаблівасці замежных, часеў за ёсё прымітыўных камедый, накшталт французскіх «Маленькі купальшчыкі», «Чалавек-аркестр», «Як дасягнуць поспеху ў хаканні». Там камізм грунтуюцца на недарэнчнасцях і алагізмах. Напрыклад, гарматы снарад паварочвае ў завулак услед за чалавекам, які ўцякае. У зале смех. Пакутуючы ад смагі, таўстун выпівае адным глытом лужыну вады. У зале смех. А якая цана гэтаму смеху? «Важна толькі, каб глядач смяяўся—ён тады не думае»,—так сформуляваў задачы кінакамедыі амерыканскі камедыограф Мак Сенет яшчэ на зары кінематографа. Гэтай формулы прымеацца і сёння большасць буржуазных камедыёграфаў.

«Смех часта бывае вялікім пасрэднікам у справе адрознення ісціны ад хлусні»,—гаварыў В. Бялінскі. З заходніх кінематографій гэта першым зразумеў вялікі Чарлі Чаплін. Ен здолеў ператварыць кінакамедию з танинага развеселення ў сапраўдане мастацства, глыбока рэалістычнае і гуманістычнае. Гэтым ён і заваяваў сабе любоў мільёнаў глядачоў ва ўсіх краінах свету.

Кінакамедыя з'явілася з нараджэннем кіно. Першы «мастацкі» фільм братоў Люм'ер «Паліты палівальшчыкі», які дэманстраваўся на экране роўна адну хвіліну, быў камедыяй. Сюжэт яе надзвіва просты. Сядоўнік палівае газон. Хлапчук гарэз заступае на шланг. «Што здарылася?»—не разумее палівальшчык і разглядае шланг. Хлопчык прымае нагу—струмень вады б'е садоўніку ў твар. Канец.

Гледачам падабаліся такія фільмы-жарты, і іх пачалі выпуснаць сотнямі. У першых кінакамедыях, дзе смех дзеля смеху быў галоўным, разнастайныя экспансіўныя трукі былі проста ўстаўнымі нумарамі, часта не звязанымі з сюжэтам. Галоўной задачай было насыщыць гледача да ўпаду, а як і чым—эта не мае значэння. З цягам часу камедыя мадэрнізвалася, ускладнялася, удасканалвалася. Але паколькі яна ёсё ж заставалася балаганай забавай, разлічанай на нізкія густы, мастацкая каштоўнасць такой камедыі была роўная нулю.

Рэжысёры, якія здыналі камедыі, не маглі не лічыцца з гледачамі, паставянымі наведальнікамі «ілюзіёнаў», дзе круцілі стужкі таго ж Мак Сенета і іншых паставшчыкоў смеху. А глядач у асноўным быў просты працаўнік, жыхар усіх вялікіх гарадоў, рабочы, крамнік, дробны канторшчык. Каб дагадзіць гэтому гледачу, кінакамедыя пачала апранацца ў дэмакратычныя ўборы, у ёй з'явіліся элементы «апазіцыйнасці»: дурні-паліцэйскія, дзівакі-свяшчэннікі, зладзе-падрадчыкі. Нязменным заставаўся адзін толькі дабраздзей-гаспадар, і калі з яго часам жартавалі, то асцярожна, каб не пакрыўдзіць.

Наша, савецкая кінакамедыя будзеца на іншых прынцыпах. Вялікая выхаваўчая задача—вось што складае сэнс сапраўданай камедыі. Нашы вядучыя камедыёграфы прынялі на ўзбраенне слова Карла Маркса: «Чалавечства смеючыся расстаецца са сваім мінулым». Мы смеямеся з недахопаў, якія бываюць яшчэ ў нас, смехам выкарарануючы тое, што замінае будаваць і жыць.

З усіх кінематографічных жанраў кінакамедыя на першы погляд здаецца самым быскурыдным, забаўным, лёгкім. Але толькі здаецца. На самай справе гэта цянкі жанр не «лёгкадумны», і працаўцаў у ім можа не кожны сцэнарыст, рэжысёр, анцёр. У сапраўданай кінакамедыі ёсё сур'ёзна. Незадарма вялікі рэфармат рускай сцэны К. С. Станіслаўскі гаварыў: «Жартаваць—справа сур'ёзна». Сур'ёзнае не можа існаваць само па сабе, а забаў-



Кадр з кінакамедыі «Старыя-разбойнікі».

нае—само па сабе. Яны зліты ў камедыі ў адзіні аднародны сплаў, з якога адліваюць затым камедыйныя вобразы.

Для стварэння камедыйнага образу камедыёграф павінен перш за ёсё вызначыць сваёго героя. А вядучы герой у кінакамедыі ў адпаведнасці з праудай жыцця—эта станоўчы герой, які сцвярджае новае, перамагаючы ў канфлікце з носіткамі зла. Але гэтыя станоўчы характары у камедыі павінен быць адначасова харектарами камедийнымі.

Прынята лічыць, што камедыю могуць глядзець і аднолькава разумець усе гледачы. Але вось які парадокс. «Ну, што там смешна?—пытаюцца людзі, як правіла, пазблуленыя пачуццю гумару, паглядзеўшы сапраўды разумную камедью.—Нешта гавораць, жартуюць, аж са скуры вылужваюцца, а мне не смешна...» Вось Луі дэ Фю-

нес, калі ён дзіцятка хавае,—смешны... Або калі ў Юрыя Нікуліна штаны спадаюць... Памрэш ад смеху! Вось гэта дык камедыя!»

Сапраўды, пустыя забаўныя камедыі могуць глядзець і непадрыхтаваныя гледачы. Але каб ацаніць стужкі, якія сталі кінакласікай: «Новы час» або «Агні вялікага горада» Ч. Чапліна, наш «Цырк» або «Сцеражыся аўтамабіль!», патрэбен глядач падрыхтаваны, які мае пачуццё гумару.

«Смех ёсьць радасць і таму сам па сабе—шчасце». Гэтыя слова філософа Спінозы цалкам стасаўцуца да кінакамедыі. Яна дарыць людзям радасць, весілосць, невычарпальны аптымізм і жыццялюбнасць, а гэта ўжо само па сабе—шчасце.

Яўг. КРУПЕНЯ,
В. СМАЛЬ,
кандыдат мастацтвазнаўства

сястры. Яна ходзіць па мае боты ужо другі месяц, і чуе адзіны адзін: «Німа». Колькі ж месяцаў патрэбна майстрам, каб управіцца з нескладаным рамонтом?

В. МАРЦІНОВІЧ

ХОЦЬ ПІСЬМО І НЕ АПУБЛІКАВАНА

У рэдакцыю звярнулася з пісмом наша чытачка з пасёлка Юг Пермскай вобласці К. В. Ранёва. Яна паведаміла, што з 1957 года з'яўляецца паставяйнай падпісчыцай «Работніцы і сляянкі». 2 кастрычніка выпісала часопіс і на 1974 год. Але праз тыдзень работнікі мясцовага аддзялення «Саюздруку» пранавалі ёй вярнуць квітанцы і забраць назад гроши. Квітанцы падпісчыца не аддала, а звярнулася за дапамогай у рэдакцыю часопіса.

Начальнік Беларускага падпіснога агенцтва «Саюздруку» А. А. Анціпава, якой мы накіравалі пісмо К. В. Ранёвой, паведаміла Пермскому абласному агенцтву аб гэтых фактах грубага самавольства работніка сувязі і «Саюздруку». Пермскага раёна. Но часопіс «Работніца і сляянка» змешчаны ў цэнтральным каталогу і прэйсніранце на стар. 188 і падпіска на

яго прымеацца без абмежавання.

І вось што адказаў нам начальнік Пермскага абласнога агенцтва «Саюздрук» тав. Ляпёшнік:

«У сувязі з адмаўленнем у прыёме падпіскі на часопіс «Работніца і сляянка» на 1974 год, начальнік Пермскага вытворчага ўчастка «Саюздрук» і начальнік паштовага аддзялення пасёлка Юг строга папярэджаны. Прыняты меры да недапушнення ў далейшым падобных фактав.

ЛЕПШАЯ Ў РАЁНЕ

Гарадзецкая сельская бібліятэка—лепшая ў раёне. Для кожнага наведальніка гасцінна расчынены яе дзвёры. Тут чыста і ўтульна. Паліцы з кнігамі, прыгожа аформлены стэнды. На спецыяльна падрыхтаваных плакатах адзначаны дасягненні мясцовага налгаса «Расвет» у сацыялістычным спаборніцтве.

Цікава, што паставяйнім чытачамі бібліятэкі з'яўляецца не толькі маладзь, людзі сярэдняга ўзросту, але і пажылыя калгаснікі. Сярод іх Марыя Заікава, Ганна Рудзянкова, Еўдакія Мінава і многія іншыя.

Загадчыца бібліятэкі, Зінаіда Нарышкіна, разам з актывам наладжвае шматлікія культурна-масавыя мерапрыемствы—чытакія канферэнцыі, дыслпуты, сустэрэны.

А. КОРДЗІКАЎ

КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

Просім адказаць на наступныя пытанні:

1. У якім размеры назначаюцца пенсіі па старасці пры няпоўным стажы работы?

2. Як налічваецца размер пенсіі?

ЛЕБЕДЗЕВА і іншыя

г. Полацк

1. Рабочым і служачым, у якіх німа неабходнага стажу работы, пенсіі па старапрыемнай назначаюцца ў размеры, працапрыемнай наяўнаму стажу, але не менш чвэрткі поўнай пенсіі. Аднак такая пенсія можа быць назначана пры наступных умовах: калі работнік дасягнуў узросту, які дае права на пенсію, у перыяд работы; калі непасрэдна перад зваротам за пенсіяй работа працягвалася не менш як 3 гады; калі звярнуўся за пенсіяй у перыяд работы або не пазней месячнага тэрміну з дня спынення работы.

2. Размер пенсіі па старасці рабочым і служачым вылічаецца з сярэдняга заработка, які атрымліваў пенсінер да пакідання работы або да пераходу на пенсію. Сярэдні заработка вылічаецца або за 12 апошніх месяцаў работы, або за любяя 5 гадоў запар з апошніх 10 гадоў работы.

А. ХВАСТОУ,
кандыдат юрыдычных навук

Мама, пачытай!

САМАЯ ПРЫГОЖАЯ ЁЛАЧКА

Ларыса ВЯРЫГА

Апавяданне

Кожны дзень Ірачка пыталася:
— Дзеду, ці хутка па ёлачку паедзем?
Нарэшце дачакалася. Толькі вось маці ніяк не хацела яе
пускаць.
— Маленькая ты яшчэ, Ірачка. На двары снегу намяло, а ў
лесе вайкі гойсаюць. Дзядуля сам прывязе.
Выручыў дзядуля:
— Хай сабе едзе! Пасядзіць крыху ў санях, пакуль я ёлачку
выберу. Ды і дзянёк выдаўся пагодлівы. Ці праўду я кажу,
унучка?
Ірачка запляскала ў далоні.
І вось ужо яна ў дзядулевым кожусе і матчынай хустцы ся-
дзіць у санях.
Снег іскрыца ўсімі колерамі вясёлкі, аж вочы прыплюшчы-
ла, так балюча глядзець.
— Не замерзла яшчэ? — пытаецца дзядуля.
— Не, — адказвае Ірачка.
У лесе цішыня і па-казачнаму прыгожа. Дзядуля злез з саней
і крочыць побач з канём. Нарэшце спыняеца і прывязвае
яго да сасёнкі.
— Мне вылазіць? — пытаецца Ірынка.
— Не, унучка, вылазіць нельга. Бачыш, якія гурбы. Толькі
ступіш — адразу правалішся. Я адзін зайду ў гушчар.
Ірачцы вельмі хочацца прайсці разам з дзядулем, але
яна не спрачаецца.
— Толькі ты, дзеду, выбірай самую прыгожую.
— Вядома, самую прыгожую, інакш нельга, — усміхаецца
дзядуля і, шоргаючы валёнкамі, падаецца ў гушчар.
Ірачка некаторы час глядзіць на вялікую кашлатую елку,
паступова вочкі пачынаюць зліпацца...
І тут з-пад ёлкі выскачыў зайчык. Маленькі такі, шустры.
Агледзейся навокал, заўважыў дзяўчынку і лапкай падаў знак.
Падышла Ірачка да зайчыка, а той кажа:
— Хочаш нашу ёлачку паглядзець?
— А хіба звяры Новы год сустракаюць?
— А як жа! — усклікнуў заяц. — Хадзем, сама пабачыш.
Хутка яны прыйшли на вялікую паляну. Пасярод стаяла пры-
гажуня ёлка. Замест цацак на кожнай галінцы па зорачцы.
А на вяршыні яскравы месяц свеціцца. Ніколі яшчэ не бачыла
Ірачка такога хараства.
Пакуль яна ёлачку разглядала, на палянцы пачалі збірацца
звяры. Каго толькі там не было! Усе лясныя жыхары прыйшли.
— Хадзем, — крануў яе за руку заяц, — будзеш з намі кара-
год вадзіць.
Стала Ірачка ў круг і здзівілася: звяры песню спяваяць
зусім такую, якую яны ў дзіцячым садзе развучвалі. А калі
скончылі карагод вадзіць, бачыць Ірачка: крочыць да яе
мядзведзь.
— Ну, дзяўчынка, калі ты да нас на свята завітала, то можа
раскажаш вершык або песенку спяеш.
— Запрашаем, запрашаем! — загаманілі ўсе навокал.

Новы год стучыцца ў браму.
Я гукаю сваю маму:
— Мама, мама, Новы год
Ужо мерзне ля варот...

— ціхенъка пачала Ірачка, але паступова асмялела і пад канец
зусім гучна:
— З Новым годам, з новым шчасцем!
— Вялікае табе дзякую, дзяўчынка. Добры вершык прачы-
тала, — сказаў мядзведзь. — А каб свята наша не забыла, вось
табе падарунак. — і паказаў лапай на пушыстую ёлачку.
Толькі Ірачка падзякавала за падарунак, як пачалася мяце-
ліца. Зорачкі на ёлцы патухлі, лес застагнаў.
— Дзядулечка, дзе ты! — закрычала дзяўчынка.
— Тут, тут я, унучка! Бач ты, прыснілася нешта...
Ірачка расплюшчыла вочкі — вакол снежнай стужкай бегла
дарога.
— Дзядулечка, а дзе мая ёлачка? Ну, тая, што мне
мядзведзь падарыў?
— Тут, тут твая ёлачка, нікуды не ўцячэ, спі, — супакоіў
дзядуля.

Мікола АЛТУХОУ

Сейбіт

Дастаўся чарадзею
Марозу добры меж —
І сее, сее, сее,
Ен сее дробны снег.

Ен сее, рассявае
Сняжынкі —
Любата!
Калмацца сівая-
Сівая барада.

Раскідае рукою
Зярніты дацямна,
Каб вырасла вясною
Густая збажына.

Сняжынкі

Сняжынкі ззяюць весела
Над лесам векавым,
І сонца перакрэслі
Іх нітачкі зусім.

Іх карагоды смелыя
Бяруць яго свято —
І павуцінне белае
Усё неба апляло.

Так многа іх навокала,
Што дрэвы не відны —
І я зрабіўся коканам
Бялюткім, як яны.




Мал. С. Волкава.

Праз некаторы час сонную Ірачку ўнеслі ў хату. Яна так і не
прачнулася да самага рання.

А раніцой, любуючыся ёлачкай, усім рассказала, за што
мядзведзь падарыў яе. Мама паціху ўсміхалася, а дзядуля
зусім сур'ёзна сцвярджаў, што вельмі спужаўся, калі ўбачыў
мядзведзя з ёлкай цераз плячо.

Ірачка была ўпэўнена, што сёлета яе ёлачка самая прыгожая
з усіх.



Мал. Р. Грамыкі.

ПОМСТА

Яніна ПРЭДЗЕЛЕ

Гумарэска

Крыўда была такая вялікая, што я не магла не адпомсціць. А як?

Мужчыны некалі абаранялі свой гонар, выклікаючы на дузль. Жанчыны такіх магчымасцей не мелі. Іхняя правы былі абмежаваныя нават у гэтым. Сёння, калі жанчына займае годнае месца ў грамадстве, у яе не павінна быць ніякіх перашкод.

Галоўнае — знайсці такую форму помсты, якая адпавядае духу часу. Абліць крыўдзіцельку варам або ўчапіцца ў валасы вельмі прымітывна і звязана з крымінальным кодэкsem. Чыніць ёй усялякія каверзы ў хатнім жыцці таксама нікуды не варта. Гэта не супадае з нормамі нашага бытуту. І ўсё-такі я знайшла належную форму помсты — далікатную, нават мілую.

Я адкарміла сваю крыўдзіцельку, як гуся.

Яна была жывая і гібкая, як пантэра. Сваёй зграбнай постаццю і бездакорным здароўем прыцягвала позіркі мужчын як магніт.

Але неўзабаве ўсё гэта знікла. Я прывучыла яе есці шмат і сытна. Спачатку наладзіла ў сябе, потым у сябровак, вячоркі з добрай пачосткай. На стол падаваліся смажаніна, варанае і паранае. Няхай есць, няхай цешыцца! За столом не толькі елі, але і дзяліліся 'рэцэптамі' розных смачных страў. Потым хтосьці з маіх знаёмых запрасіў да сябе. Маёй пантэры гэта спадабалася. Яна хадзіла па гасцях і дома пачала варыць і смажыць, каб прыгатаваць штосьці смачненікі і паесці ад пуза. Так яна паступова пачала жыць, каб есці, а дагэтуль ела, каб жыць.

Калі ненасытнае абжорства цалкам узяло яе ў сваю ўладу, яна стала хутка набываць вагу.

Але чым большая вага, тым больш ежы яна патрабуе, апетыт узмацняецца.

Мая пантэра стала непаваротлівая і санлівая. Пасля сытнай яды заўсёды хочацца спаць.

А тут яшчэ клопат з туалетамі. Трэба было перашываць, расстаяльць, адпускаць. А перароблене адзенне — гэта вядома кожнай жанчыне — губляе сваю першапачатковую прыгажосць. Купіць што-небудзь гатавае было цяжка, бо фігура нестандартная. Давялося ёй шыцу у атэлье або шукаць памяркоўную краўчыху.

Але і гэта яшчэ не ўсё. Пачаліся розныя хваробы. Медыкі ўжо дайно даказалі, што лішняя вага парушае нармальныя функцыі арганізма. Яна сядзела ў паліклініках і шукала розныя лякарствы.

Ратуючы свой нестандартны арганізм, яна траціла ўесь свой вольны час. Ужо не магла паходзіцца, што прачытала ўсе літаратурныя навінкі і няма спектакля, якога б яна не паглядзела.

На гэта ў яе не было ні часу, ні жадання.

Так яна была знішчана не толькі фізічна, але і духоўна.

Але і гэта яшчэ не ўсё.

У кароткі прамежак часу, калі ёй не трэба было здавольваць свой апетыт, яна села да тэлевізара і там атрымала яшчэ адзін удар. На блакітным экране паказвалі гультаёў, падхалімаў, бесхарактарных людзей. Яны былі пышныя, аб'ёмістыя па формах.

Калі мастак хocha паказаць тып эксплуататора, ён заўсёды паказвае яго адкормленым.

Да ўсяго гэтага прыбавіліся нараканні моладзі. Гэтых тоўстых яна лічыць паразітамі. Праз іхняе абжорства дзяржава павінна павышаць вытворчасць прадуктаў і адзення, бо яны спажываюць не абургунтаваныя навукай нормы. Гэта па іх віне ў трамвайбусах не хапае месца, з перагрузкай працујаць паліклінікі і бальніцы. Гэтыя персоны паглынаюць у грамадстве тыя сродкі, якія маглі быць пайсці на заняткі спорту, турызму, навукай, мастацтвам і іншыя цудоўныя чалавечыя патрэбы.

Моладзь не пераканаеш, што тайшчыня бывае ад псіхічных перажыванняў. Так кажуць толькі тыя, хто сваёй страшэннай вазе хоча знайсці эстэтычнае апраўданне.

Нікому не хочацца прызнацца, што ён проста абжора.

Калі вы хочаце камусьці адпомсціць, не кляніце старой цыганскай кляцьбой «Каб ты зазнайкай стала!» або сучаснай «Каб у цябе дома пачаўся капітальны рамонт!», а проста — «Каб ты раставіцца!»

АДКАЗЫ НА ЧАЙНВОРД «БЕЛАРУСКАЕ КІНО», змешчаны ў 8 нумары

1. Зімародан.
2. Кочка.
3. Асіпенка.
4. Антыквар.
5. Рахленка.
6. Адаманціс.
7. Свінапас.
8. Стаднюк.
9. Качура.
10. Адоскін.
11. Нагібін.
12. Налім.
13. Марцісон.
14. Нявестка.
15. Акуліч.
16. Чарот.
17. Тарыч.
18. Чараднічэнка.
19. Арлоўскі.
20. Іванова.
21. Арманд.
22. Драбеня.
23. Яроменка.
24. Алексі.
25. Ясуловіч.
26. Чобур.
27. Рыс.
28. Сонал.
29. Лучанок.
30. Камлюн.
31. Куценка.
32. Адамовіч.
33. Чарнавус.
34. Сінявец.
35. Цунер.
36. Рубікон.
37. Навуменка.
38. Алялін.
39. Несцерка.
40. Астап.
41. Паўлінка.
42. Ананына.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД «БЕЛАРУСЬ». змешчаны ў 11 нумары

1. «Вожык».
2. Голуб.
3. Марат.
4. Мазыр.
5. Колас.
6. Волах.
7. Лукас.
8. Русак.
9. Казей.
10. «Нарач».
11. Лучоса.
12. Леніна.
13. Ясень.
14. Стома.
15. Станюта.
16. «Лысая».
17. Шырма.
18. Палік.
19. Талаш.
20. Пестран.
21. Левін.
22. Алюта.
23. Стрэшын.
24. Макараў.
25. Шэлег.
26. Тарас.
27. Тарыч.
28. Дунец.
29. Шутаў.
30. «Белае».
31. Мележ.
32. «Налім».
33. Герман.
34. Гінчан.
35. «Жарцы».
36. «Алесія».
37. Слуцк.
38. Нізок.
39. «Мінск».
40. «Лянон».
41. Бялоў.
42. Тураў.
43. Гудок.
44. Нараў.

На першай старонцы вокладкі: «Снягурочка».

Фотаэпію У. Вяхоткі і Л. Папковіча

На чацвёртай старонцы вокладкі: «Навагодняя ёлка».

Фота А. Чумак.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77. Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела рабочага жыцця — 32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця і пісем, культуры і літаратуры, быту — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.


Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Каэрктар І. Л. Паўлава.

Журнал «Работніца і крестьянка»

на беларускім языку. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 15243. Задзялена ў набор 1/XI-73 г. Падп. да друку 26/XI-73 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90^{1/2}. Дадатак — выкрайка. Тыраж 419 131 экз. Зак. 575. Цана 15 кап.

222679-12



80000000 198 1336
+ нрлр.



Цана 15 кап.

Індэкс 74995